



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Быць ці не быць коннаму фестывалю?

Калі знікаюць людзі...

Па сонца і грошы ў Венесуэлу



СУТНАСЦЬ ТАЛЕРАНТНАСЦІ

Захаванне міжрэлігійнага міру і нацыянальнага спакою — адна з вызначальных рыс нашага грамадства

Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з удзельнікамі IV Еўрапейскага праслаўна-каталіцкага форуму «Рэлігія і культурная разнастайнасць: выклікі хрысціянскім цэрквам у Еўропе», паведамляе БЕЛТА.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што на сучасным этапе ніводзін народ, ніводная канфесія не могуць жыць, сканцэнтраваны ўвагу на сабе. «Глобальныя задачы, якія стаць сёння перад чалавецтвам, можна вырашыць толькі разам. Яшчэ ў 50-я гады мінулага стагоддзя вядомы французскі філосаф Тэяр дэ Шардэн казаў, што народы ўжо дасягнулі такой ступені эканамічнай і псіхалагічнай узаемазалежнасці, што далей могуць расці, толькі ўзаемапрапікаючы адзін з аднаго», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Паводле слоў Прэзідэнта, глабалізацыя свету мае як станоўчыя, так і негатыўныя наступствы. «У многіх краінах Захаду адзначаецца маральная дэградацыя грамадства, адмова ад хрысціянскіх прынцыпаў маралі, разбураўне сямейных асноў. Культ спажывальніцтва і пагона за задавальненнямі становяцца рэальнымі пагрозамі духоўнага выраджэння людзей і недасканалай трансфармацыі дзяржаў, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Пабудова новага светарадарку на такіх прынцыпах бялізатна адсякае гісторыя-культурныя адрозненні народаў, іх біяцэнны, стагоддзямі напрацаваны вопыт у пабудове сям'і і дзяржавы, у аснове рацыянальнага жыццёвага ўкладу і ўзаемадзеяння з прыродай і грамадствам». Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што ў Беларусі, як і ўсюды ў свеце, праявы сусветнага эканамічнага крызісу спалучаны з гуманітарнымі праблемамі. «Нам неабходна ўмацаванне маральнасці і высокай духоўнасці. Нас турбуе распаўсюджванне п'янства і наркаманіі, праблема сацыяльнага сірцтва і іншыя непрывабыныя з'явы сучаснасці», — сказаў Прэзідэнт.

На думку кіраўніка дзяржавы, прыйшла пара ўспомніць, што менавіта хрысціянскі светалюб і гаспадарка галоўным культурна-ўтваральным фактарам, які фарміраваў саму еўрапейскую цывілізацыю. Ён лічыць, што рашэнне многіх жыццёва важных пытанняў немагчыма без актыўнага ўдзелу праслаўных і каталікоў. «І тое, што праслаўная і каталіцкая цэрква Еўропы імкнуча сумеснымі намаганнямі арганізаваць пошук новых формаў міжрэлігійнай салідарнасці, — гэта вельмі важна і абнадзейвае», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што гэтая сустрэча абавязвае яго і ўвесь беларускі народ з яшчэ большай стараннасцю і адказнасцю падыходзіць да захавання міжрэлігійнага міру і нацыянальнага спакою. Прэзідэнт запэўніў удзельнікаў форуму, што ў іх ніколі ў гэтым плане не будзе прэтэнзій да беларускага народа і беларускай дзяржавы. «Мы заўсёды будзем надзейнымі суседзямі, партнёрамі і сябрамі для ўсіх людзей, якія б рэлігію яны ні вызнавалі, які б шлях да храма яны ні выбіралі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Беларусь унікальная тым, што яе гісторыя не азмрочана рэлігійнымі войнамі і міжнацыянальнымі канфліктамі. Мы беражліва захоўваем і перадаём з пакалення ў пакаленне добрыя традыцыі нашых продкаў: узаемаразуменне, памяркоўнасць, міласэрнасць, павага да працы, мірлюбнасць і патрыятызм», — адзначыў Прэзідэнт.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, праслаўне і каталіцызм гістарычна вызначылі менталітэт і нацыянальны характар беларусаў. «І сёння хрысціянская вера застаецца неад'емным складнікам светалюбства і духоўнага жыцця большасці нашых грамадзян», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што форум павінен паспрыяць умацаванню ўзаемадзеяння паміж людзьмі розных канфесій і поглядаў, дапамагчы ім знаходзіць агульныя падыходы шляхам дыскусій і плённага дыялогу.

Звяртаючыся да удзельнікаў форуму, Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею, што гэтае мерапрыемства дазволіць адкрыць для сябе Беларусь, пазнаёміцца з яе прыродай, гісторыяй і культурай, а таксама з гасціннымі і мудрымі людзьмі. «Ваш прыезд у Мінск для працы і проста для чалавечых стасункаў — гэта значная падзея ў духоўным жыцці беларусаў. Ён сведчыць аб прызнанні таго, што наш народ захоўвае прыхільнасць да хрысціянскіх каштоўнасцяў», — сказаў Прэзідэнт.



На адкрыцці станцыі прысутнічалі прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл МЯСНІКОВІЧ і старшыня Мінгарвыканкома Міхаіля ЛАДУЦКА.



Фотаграфыя Анастасіі КЛЕШЧУКА.

ЯК У ЛЕТНІМ САДЗЕ

У МІНСКУ ЗАПРАЦАВАЛА ЯШЧЭ АДНА СТАНЦЫЯ МЕТРАПАЛІТЭНА

Адкрыццё станцыі «Малінаўка» на скрыжаванні праспекта Дзяржынскага і вуліцы Ясеніна жыхары аднайменнага раёна чакалі даўно. Першыя цягнікі планавалі пусціць да канцавага прыпынку Маскоўскай лініі сталічнага метраполітэна яшчэ ў маі, але з пэўных прычын увод аб'екта перанеслі на чэрвень.

Цяпер ля касаў чэргі, а на платформе цягнік чакаюць шчаслівыя пасажыры. Нарэшце надыйшоў той час, калі без перасадкаў мясцовыя жыхары могуць дабрацца на працу ў супрацьлеглыя куткі горада.

— Мы ўсе вельмі задаволены тым, што і ў нас з'явілася метро, — прызнаецца Вера Зуй, жыхарка мікрараёна. — Без яго было складана. Раней на дарогу даводзілася выдаткоўваць амаль гадзіну. А з тэрамі — яшчэ больш. Хутчэй за ўсё, я цяпер перайду выключна на метро.



Аднымі з першых пасажыраў «Малінаўкі» сталі вучанцы сталічнай гімназіі № 192.

ЦЫТАТА ДНЯ



Мікалай МЕЛЬЧАНКА, намеснік міністра ўнутраных спраў:

«Беларусь зацікаўлена ў прыцягненні замежных мігрантаў для работы і пражывання ў сельскай мясцовасці. Сёння завяршыцца вялікая праца на змяненні запанадаўства аб прававым становішчы інішаземцаў. Асноўны ўпор зроблены на прыцягненне мігрантаў працаздольнага ўзросту, у тым ліку ў сельскую мясцовасць. Летась сярод мужчын, якія прыбылі ў краіну, пераважала ўзроставая група 16–59 гадоў. Патокі знешняй міграцыі ў 2013 годзе палепшыліся і на колькасць, і на якасныя характарыстыкі: значна ўзрасла колькасць мігрантаў-мужчын з вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай, прафесійна-тэхнічнай адукацыяй. На падставе падпісаных дамоваў і кантрактаў летась у Беларусь на працу прыбылі амаль 18,2 тыс. працоўных мігрантаў. Больш за ўсё прыехала на працу грамадзян Украіны (6 тыс. 928), Кітая (3 тыс. 20), Турцыі (1 тыс. 336)».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 4.06.2014 г.

Долар ЗША	10110,00 ▲
Еўра	13750,00 ▲
Рас. руб.	289,00 ▼
Укр. грыўня	846,03 ▼

Узровень ЯК УЗАРЭШ, ТАК І ЗБЯРЭШ

УЧОРА АДКРЫЦЦЁМ МІЖНАРОДНАЙ СПЕЦЫЯЛІЗАВАНАЙ ВЫСТАВЫ «БЕЛАГРА-2014» ПАЧАЎСЯ БЕЛАРУСКІ АГРАПРАМЫСЛОВЫ ТЫДЗЕНЬ



Фота Ірыны СЕРДЫКОЎ.

Па-чалавечы

Сапрабортнік Галіна Ціхановіч ведае, як любіць людзей, працу і ў любым узросце захоўваць аптымізм

Збіраючыся на сустрэчу з сацыяльным работнікам, чакала ўбачыць перад сабой немаладую стомленую кабету. І як жа здзівілася, калі дзверы мне адчыніла ўсмешлівая жанчына са стыльнай стрыжкай і з агеньчыкамі ў цёмных вачах!

РАБОТА — БЫЦЬ СЯБРАМ



«Ты, хто працуе з людзьмі, людзьмі і застаюцца»

Галіна Ціхановіч па прафесіі павар. Ад пастаяннага знаходжання ў гарацым цэху ў жанчыны развілася захворванне, і яна вымушана была змяніць работу. Спачатку стала выхавальцай у дзіцячым садку, а чатыры гады таму прыйшла ў тэрытарыяльны цэнтр саабабудавання насельніцтва Першамайскага раёна Мінска. Жанчына прызначаецца, што вельмі любіць кантактаваць з людзьмі — і з маленькімі, і, як цяпер, з пажылымі.

Мы сустрэліся з Галінай Іванонаў у кватэры адной з яе кліентак. Нінэ Іванонаўна Будніцкай 90 гадоў, але выглядае яна маладзейша. Жанчыну характарызуе шчыры дробязі, і спадарыня Ніна выдатна пра гэта ведае: падфарбаваныя валасы сабраны ў прыскоку. **STAR 3**

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АБАМА ПАПРАСІЎ У КАНГРЭСА \$1 МЛРД НА ўМАЦАВАННЕ БЯСПЕКІ ў ЕўРОПЕ

Прэзідэнт ЗША Барак Абама папрасіў у Кангрэса \$1 млрд на ўмацаванне бяспекі еўрапейскіх саюзнікаў ЗША ў сувязі з «новымі выклікамі». Пра гэта паведаміла агенства Bloomberg. Запрошаныя сродкі плануецца накіраваць на ўмацненне прысутнасці ЗША ў Еўропе, у прыватнасці, у Чорным і Балтыйскім морях. Прэзідэнт ЗША учора наведваў Польшчу з афіцыйнымі візітамі. Па прыбыцці ён заявіў, што забеспячэнне бяспекі Польшчы, як і бяспекі партнёраў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, з'яўляецца краевугольным каменем уласнай бяспекі Злучаных Штатаў. Падчас чатырохдзённага еўрапейскага турэ Абама таксама наведвае Бельгію і Францыю. У Варшаве прэзідэнт ЗША плануе сустрэцца з абраным прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам.

НА ПАЎДНЁВЫМ УСХОДЗЕ УКРАЇНЫ ЗАГІНУЎ 181 ЧАЛАВЕК

За дні сутыкненняў на паўднёвым усходзе Украіны загінуў 181 чалавек. Як паведамляюць інфармагенцы, такую лічбу агучыў на прэс-канферэнцыі выканаўца абавязкаў генпракурора Украіны Алег Махніцкі. Паводле яго слоў, у цэлым у Данецкай і Луганскай абласцях загінуў 181 чалавек, у тым ліку 59 вайскоўцаў. Паранены 293 чалавекі. Алег Махніцкі паведаміў, што праваахоўнымі органамі Украіны расследуецца 675 крымінальных спраў, звязаных з арганізацыяй масавых беспарадкаў і тэрарыстычных актаў. Мж тым МНС Расіі прапанавала гуманітарны дапамогу для Данецкай і Луганскай абласцей.

РАДА НАЗВАЛА АФІЦЫЙНУЮ ДАТУ ІНАЎГУРАЦЫІ ПАРАШЭНКІ

Вярхоўная Рада Украіны прызначыла афіцыйную дату інаўгурацыі новага прэзідэнта Пятра Парашэнкі на 7 чэрвеня, 10:00. Рашэнне аб правядзенні ўрачыстага пасяджэння парламента падтрымалі 300 дэпутатаў (неабходны мінімум — 226 галасоў). Праграма інаўгурацыі пачуць невядомая, аднак адзначаецца, што адначасова будучы дадзены прыёмы для замежных прадстаўнікоў і украінскіх палітыкаў.

ІСПАНЦЫ ПАТРАБУЮЦЬ РЭФЕРЭНДУМУ

Дзясяткі тысяч чалавек выйшлі на дэманстрацыі ў Іспаніі з патрабаваннем правесці рэфэрэндум аб будучыні манархіі пасля таго, як стала вядома аб адрачэнні караля Хуана Карласа ад трона, паведамілі інфармагенцы. Дэманстрацыі прайшлі ў Мадрыдзе, Барселоне, Севільі і іншых гарадах Іспаніі. Паводле звестак паліцыі, на плошчы Пуэрта-дэль-Соль у сталіцы Іспаніі сабраліся больш за 20 тыс. чалавек. Дэманстранты запатрабавалі ўвесці ў краіне рэспубліканскую форму праўлення, каб самім вырашаць, хто стане кіраўніком іх дзяржавы.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ЧАРНАСЛІЎ ДАПАМАГАЕ КАНТРАЛЯВАЦЬ ВАГУ

Калі двойчы за дзень з'ядася жменю чарнасліва, то ўдасца перамагчы некантраляваны голад і ўрэшце пахудзец, піша The Daily Mail. Гэтая выснова ідзе ўраза з перакананнем, што ў чарнасліве шмат калорый і цукру, якія адназначна прыводзяць да набору вагі. Вядома таксама, што чарнасліў спрыяе нармалізацыі і рэгуляванню стрававання. Супрацоўнікі Універсітэта Ліверпуля ў выніку эксперыменту прыйшлі да высновы, што здольнасць змяняць апетыт пераважае ў плане карысці над высокай колькасцю цукру. На іх думку, і іншыя сухофрукты могуць валодаць аналагічным эфектам.



чарнасліве шмат калорый і цукру, якія адназначна прыводзяць да набору вагі. Вядома таксама, што чарнасліў спрыяе нармалізацыі і рэгуляванню стрававання. Супрацоўнікі Універсітэта Ліверпуля ў выніку эксперыменту прыйшлі да высновы, што здольнасць змяняць апетыт пераважае ў плане карысці над высокай колькасцю цукру. На іх думку, і іншыя сухофрукты могуць валодаць аналагічным эфектам.

КОРАТКА

Самую вялікую вырчку ад рэалізацыі ў 2013 годзе атрымалі прадпрыемства «Нафтан» і Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод — ВР36 трлн 466,9 млрд і ВР28 трлн 14,8 млрд адпаведна. Замыкае тройку лідараў «Беларуськалій» — ВР14 трлн 756,5 млрд.

Мінскі метраполітэн стаў лаўрэатам прэстыжнай Міжнароднай транспартнай прэміі «Залатая калёска» ў намінацыі «Лепшае прадпрыемства грамадскага пасажырскага транспарту».

Колькасць зуброў у Беларусі за апошнія 20 гадоў павялічылася больш чым у 3 разы, і цяпер іх на тэрыторыі Бела-вешскай пушчы знаходзіцца 1 тыс. 134 асобіны.

У Беларусі з лютлага гэтага года з-за ўкусаў кляшчоў зварнуліся амаль 2,2 тыс. чалавек, сярэдзіна каля 900 дзяцей. Гэта значна больш, чым за аналагічны леташні перыяд.

Падчас агляду ў Асіповічах дома 79-гадовай жанчыны праваахоўнікі выявілі 7 алюмініевых бітонаў і 15 пластмасавых ёмістасцяў са 775 літрамі брагі і 25 літрамі самагону.



Сумесны праект «Звязды» і Міністэрства на надзвычайных сітуацыях

ПАД СТРАЛОЙ

Вакол эксплуатацыі будаўнічых кранаў у гарадскіх умовах узнікаюць непаразуменні



Фота Анастасіі КЛЕШЧУКА.

Цішыню старога прасторнага двара або квартала прыватнай забудовы раптам парушае грукат будаўнічай тэхнікі. Частка тэрыторыі абносціцца будаўнічым плотам. За некалькі дзсяткаў метраў ад дома праз некаторы час вырастае велічы кран. Страла крана вісіць над прэзэнтай часткай... Такая сітуацыя ўжо стала звычайнай для жыхароў буйных гарадоў у цэлым і Мінска ў прыватнасці — забудова цяпер даволі часта вядзецца метадам ушчыльнення тэрыторыі. **STAR 3**



ШАНОЎНЫЯ СЯБРЫ!

Пачалася падпіска на «Звязду» на III квартал 2014 года!
Падпіска на газету можна ў любым аддзяленні паштовай сувязі; з дапамогай аплата-да-ведачнага тэрміналу РУП «Белпошта»; праз сістэму «інтэрнэт-падпіска» на сайце www.belpost.by; у кіёсках «Белсаюздрука»; у пашталёнаў.

Падпіска, дарэчы, можа стаць добрым падарункам да свята для вашых родных і блізкіх, для вашых сяброў.

Індэкс/перыяд	1 месяц	3 месяцы
63850 (для індыўідуальных падпісчыкаў)	57 000	171 000
63145 (для ветэрану ВОВ і пенсіянераў)	51 300	153 900
63858 (для ведамасных падпісчыкаў)	125 000	375 000
63239 (ведамасная падпіска для устаноў міністэрстваў адукацыі, культуры і аховы здароўя)	112 500	337 500

4 чэрвеня
2014 г.
№ 10 (330)

НА СЛЫХУ ПРОСТАЯ РЫНКАВАЯ ФОРМУЛА: Мяса дарагое, бо свіней стала менш

Святлана ЯСКЕВІЧ

Даўно не была на Брэсцкім цэнтральным рынку, а ў мінулыя пятніцу зайшла і, што называецца, адчула розніцу: мясныя рады ў параўнанні з мінулым выглядаюць сціпла, але не скажыце, што свініны няма. Яна каштуе дарага і па цане цяпер практычна зраўнялася з цяляцінай і маладой ялавічынай, якую прапаноўваюць побач. Кавалак добрай свініны можна набыць па 100-120 тысяч рублёў за кіло (у выхадныя, кажучы, яшчэ даражэй), столькі ж просіць за цяляціну. Калі такое было?

Рынак

Гандляры свінай размаўляюць неахвотна, кажучы, што ўсе дакументы ў іх у парадку, зойбы праведзены па ўсіх правілах — не ў хатніх умовах, а на стацыянарных бойнях. Відэочна, што на рынку стаіць не сельскія гаспадары, а прадпрыемствы-перакупшчыкі. Яны таксама сталіся ад розных новаўвядзенняў апошняга часу, таму не лічаць за патрэбнае асабліва дзяліцца сваімі меркаваннямі.

— Бярэце ладны кавалак, дамашняе, — запрашае ўсмешліва маладзіца.

Кавалак сапраўды ладны, але я аддаю перавагу кавалку цяляціны побач, бо гэта мяса, як вядома, менш тлустае, больш карыснае, а цана аднолькавая. А некаторыя людзі, што прывыклі ўжываць свініну, расчаравана адходзяць ад прылапка. Так, пахлылая пенсіянерка паглядзела на бачок, які ёй расхвальвалі, пачула кошт, уздыхнула і пайшла.

За апошні год цэны на свініну выраслі амаль што ўдвая. У адміністрацыі рынку казалі, што прадукцый гандлю ў асноўным прыватнік, таму і цану ён вызначае самастойна. Яно і зразумела. Але ж і цэныкі ў спецыялізаваных магазінах свінакомплексаў прыкладна такія ж, як на базарных радах. Так што цяперашнюю цану сфарміраваў у шырокім сэнсе рынак.

Пагалоўе

І паўплывала на яе, ні для каго ўжо не сакрэт, значнае памяншэнне пагалоўя свіней. У гадоўным статыстычным уліку Брэсцкай вобласці пацвердзілі, што ў параўнанні з 1 студзеня 2013 года на пачатак гэтага пагалоўя свіней у грамадскім стаtku памяншылася на 100 тысяч, а ў прыватным — на 60 тысяч.

Намеснік старшыні аблсельгасхарча Сяргей Буткевіч патлумачыў, што зніжэнне пагалоўя адбылося, гадоўным чынам, за кошт ліквідацыі дробнагатаварных фермаў, дзе не было магчымасці строга захаваць санітарныя нормы і тэхналогію вырошчвання свіней. Акрамя таго, буйныя свінакомплексы вымушаны былі перагледзець шчыльнасць пагалоўя на квадратны метр плошчы. У сувязі з пагарзай афрыканскай чумы нормы ўтрымання выконваюцца бездакорна, і «лішнія» насельнікі свінагадоўчых памяшканняў, у якіх раней ветэрынарная служба часам закрывала вочы, проста не дапускаюцца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Фота Анатоля КЛЯШЧУКА.

СИТУАЦЫЯ

Хаця і бясплатна...

Бязвыплатная перадача новым гаспадарам дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўваецца, — яшчэ не гарантыя яе задзейнічання ў гаспадарчым абароце. Аб гэтым сведчаць вынікі маніторынгу, праведзенага Камітэтам дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці.

У 2011—2013 гг. расшэннямі Гродзенскага раённага Савета дэпутатаў ва ўласнасць сельскагаспадарчых арганізацый перадалі 20 аб'ектаў камунальнай уласнасці раёна, што не выкарыстоўваліся. Быццам ніякага прымусу тут не было: усё рабілася на падставе пісьмовых хадзінстваў сельгаспрадпрыемстваў аб вострай вытворчай і іншай неабходнасці ў гэтых аб'ектах. Пісьмовыя абгрунтаванні даваліся і арганізацыям, якім належалі гэтыя аб'екты нерухомасці.

Нядаўняя праверка паказала, што 18 аб'ектаў новай уласнасці не выкарыстоўваюць ні ў вытворчай, ні ў гаспадарчым дзейнасці. Прычым перад імі не ставіліся канкрэтныя ўмовы па ўцягненні гэтай маёмасці ў гаспадарчы абарот. Як вынік, перададзеныя аб'екты пераважна пустыюць, засмечаны рознымі адходамі і не выкарыстоўваюцца, у тым ліку з-за адсутнасці фінансавых магчымасцяў. Хаця і перададзены бясплатна.

Аналагічныя факты неэфэктыўнага выкарыстання «бязвыплатнай» дзяржаўнай маёмасці выяўлены ў Карэліцкім, Дзятлаўскім, Свіслацкім, Бераставіцкім раёнах. Камітэт дзяржаўнага кантролю ўзяў гэтую сітуацыю на асаблівы кантроль. Органам мясцовай выканаўчай улады дадзены адпаведныя даручэнні па выпраўленні негатыўнай тэндэнцыі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.



СВАЕ ЛЮДЗІ

ЯКІ Ё ВЁСКИ ТВАР?

Гэта ведае стараста Цярохін

Неўзабаве пасля завяршэння выбараў у мясцовыя Саветы на агульным сходзе вёскі Стаўбун Веткаўскага раёна з яе жыхароў быў абраны актывіст Уладзімір Цярохін прапанаваў грамадскую пасадку старасты вёскі.

— Ён прыныцпы, працавіты, свой чалавек сярэдняга ўзросту, — кажа пра Цярохіна старшыня Стаўбунскага сельскага Савета Міхаіл Грышчакін. — У яго шмат цікавых ідэй: як надаць вёсцы прывабны выгляд, як падахоўваць жыхароў з павышанай стаўкай да ўсяго, што ўзведзена папярэднімі пакаленнямі, працягваць штодзённую культуру, трымаць у парадку падвор'е.

Уладзімір Іванавіч стаў не толькі старастам населенага пункта, але і ўзначаліў брыгаду па добраўпарадкаванні, створаную пры сельскім Саветаце. Ён і яшчэ тры вясцоўцы займаюцца навадзённым парадку на вуліцах, абудлавоўваюць месцы адпачынку на вясковых скрыжаваннях. Адной з «кропак» такога адпачынку стала цэнтральнае вясковае скрыжаванне, на якім Уладзімір Цярохін са сваімі памочнікамі ўзвёў мініяцюрыны драўляны замк. Крыху пазней будучы змайстраваны лаўкі, столік, павец ад сонца і дажджу — для падарожнікаў і жыхароў вёскі.



— Акрамя пляцовак для адпачынку, рамонт агароджы і дахі, абкошваем тратуары, спілюваем аварыйныя дрэвы, даглядаем паркі загінулым землянкам і воінам у цэнтры Стаўбуна, — распавядае Цярохін пра фронт работ сваёй брыгады. — Да свята вёскі, якое адбудзецца напрыканцы чэрвеня, хочам надаць насе-

ленаму пункту сапраўды прывабны выгляд. Парадак — твар вёскі, па ім будучы ацэньваць і нас.

Уладзімір Цярохін з дзяцінства прывыкаў да працы, рос у сям'і, у якой гадаваліся пяць хлопцаў. Урокі сялянскага жызця спатрыліся яму на вайсковай службе. 22 сезоны ён адпрацаваў у сельскай гаспадарцы на жніве,

быў класным трактарыстам, але апошнім часам здароўе не дазваляла садзіцца за руль аўтактарнага тэхнікі. Затое брыгада па добраўпарадкаванні дазваляе яму рэалізоўваць сваю энэргію і прыносіць дабро людзям.

Анатоля КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

НА ШЫЎ БАЦЬКОЎ І Ё ДЗЯРЖАВЫ

Чаму некаторыя застаюцца ўтрыманцамі да сталасці?

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ

Са старшынёй Капланецкага сельскага Савета Бярэзінскага раёна Любоўю Забаронак едзе па вёсцы Гарэнічы. Любоў Уладзіміраўна сьнянеча каля аднаго з дыхотуных дамоў: уздоўж агароджы — трава. «Аштрафую, Іванаўна! — зьяртваецца яна да гаспадыні. Тая ж трымае заўвагу сур'ёзна: «Зяць у выхадныя прыедзе з горада дый скосіць».

— Гэта былая настаўніца, вельмі прыстойная жанчына, і дзяцей выгадавала спагадлівымі: наведваюць родны дом, дапамагаюць па гаспадарцы. Але, на жаль, ёсць і такія дзеткі, што прыязджаюць да бацькоў толькі для таго, каб пенсію забраць ці асвежанага кабачка... А тыя і рады з сябе апошняю кашулю зняць: абы добра было сыну ці дачушцы. Жыла ў нас адна бабулька. Ціхая, непрыкметная — яна ніколі ні з кім не сварылася, нікому дрэннага слова не сказала. Муж і сын яе памерлі, а дачка як з'ехала пасля

школы ў Мінск, так ні разу і не была ў матулі. Едзе некаж на мужам на машыне, а Кацярына Сцяпанавіч плот падымала: паваліўся. Муж адразу пабег у хлевушк, знайшоў там падручныя матэрыялы ды падлатаў агароджу.

З таго часу Любоў Уладзіміраўна пачала сачыць за лясам пенсіянеркі, тэлефанавала: можа, якая дапамога патрэбна. Але пенсіянерка няёмка адказвала: «У мяне ўсё ёсць». Старшыня сельскага Савета нават абіцала сваёй падпалчанай пахадзіць наконт дома-інтэрната для састарэлых. Але тая адмовілася ад прапановы. Разам з тым, мясцовыя кабеты, ад якіх нічога ўтайчы не магчыма, расказалі Любоўі Забаронак, што кожны месяц жанчына высылае сваёй дачцы адзін мільён рублёў. Як толькі маці атрымае пенсію, дачка тут ж і тэлефануе: маўляў, мала зарабіла, да таго ж кватэру трэба прыватна трымаць... Восем атрымліваецца, што іншыя пенсіянеркі купляюць у аўталяці і каўбасы, і цукеркі, і розныя прысмакі, а яна — толькі хлеб ды пакет малака. Бульбы да вясны не хапіла, — суседка кошык прынесла.

Любоў Уладзіміраўна зноў да Сцяпанавіч: «Давайце прывязу вам мяшчок бульбы».

Але тая, як заўсёды — у адказ: «Не трэба, у мяне ўсяго хапае...». А аднойчы жанчына не адказала на званок. Старшыня сельскага Савета захалявалася, звязалася з сацыяльным работнікам, якая і паведаміла, што бабуля трапіла ў бальніцу — інсульт.

— Я дазванілася да дачкі, — расказвае яна. — Але ў адказ пачула: «Вам плаціць — вы і даглядайце. Няхай сельскі Савет дапамагае — яго абавязак. А мне яна не патрэбна».

Баба Каця ўсё шкадавала сваю адзіную дачушчу: цяжка ёй, адна без мужа гадуе ўнучку. І вельмі чакала, калі ж я з'явіцца ў бальнічнай палате. Аднойчы старая пачула, што медсястра ў калідоры паклікала кагосьці: «Лена, хадзі сюды».

Устрапянула: «Леначка мая прыхыла, дачушка?... Зразумейце, што памылілася, змянула і больш не вымавіла ні слова. Праз тыдзень Сцяпанавіч не стала. Старшыня сельскага Савета паведаміла навіну дачцы. «Вы ўлада — вы і займаеце пахаваннем, — прагучала ў трубіцы. — У мяне горашні няма».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

Ёсць пытанне

ЭХ ВЫ, КОНИ, МАЕ КОНИ...

А пачалося ўсё з таго, што 15 энтузіястаў з розных куткоў нашай краіны выйгралі гранты Асацыяцыі агенстваў мясцовай дэмакратыі. Для таго, каб атрымаць грошы на свае праекты, яны па законе павінны прайсці праз рэгістрацыю Дэпартаменту па гуманітарнай дзейнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. 13 праектаў Дэпартамент ужо зарэгістраваў. Большасць іх аўтараў узялася за задуманыя добрыя справы. У прыватнасці, сырыны фестываль сёлета прайшоў у Слаўгарадзе ў межах праекта «Зробім фестываль разам». У той жа час жыхары Шчучынскага раёна могуць застацца без коннага фестывалю...

З гаспадаром аграпрадзвіжы «Баброва даліна» Алегам Сямашкам я пазнаёмілася на канферэнцыі «Супрацоўніцтва мясцовых органаў улады і грамадства». Там ён і распавёў пра сваю задуму правесці фестываль у падтрымку беларускай запражонай пароды коней.

— Фактычна наш праект стартуваў леташняй восенню, калі пры Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі ў пасёлку Астрыно арганізавалі гурток актыўнага адпачынку і верхавой язды «Адзіныя з прыродай», — распавядае Алег Мікалаевіч. — У ім зай-



У Год каня жыхары Шчучынскага раёна могуць застацца без коннага фестывалю

маюцца вучні Астрынскай сярэдняй школы. Заняткі праводзілі на базе сваёй аграпрадзвіжы («Конны двор Кентаўр»). — Аўт.) прафесійны інструктар па конным спорце Людміла Басак. Гэтыя гурткіцы прымуць удзел у распрацоўцы і маркіроўцы лакальных турыстычных маршрутаў, а таксама ў фінальнай падзеі — конным фестывалі. Выступіць з паказальнымі выступленнямі на конях, будуць валанцёрамі па інфармаванні гасцей і прыбранні тэрыторыі. Гэтым фестывалем мы хочам «разварушыць» сельскае насельніцтва, падштурхнуць да добраўпарадкавання сваіх падворкаў, паказаць гасцям і турыстам, што ў вёсцы можна годна жыць і працаваць... За кошт срод-

каў праекта мы хочам зрабіць сцэну для правядзення фестывалю. Пасля яе перададзмі Астрынскаму сельскаму канкаму для выкарыстання ў іншых святах вёска, якіх з цягам часу будзе больш. Галоўнае — пачаць.

Пераможцы конкурсу «Тандэм 2» па чарзе раскавалі пра свае праекты, задумы, дзяліліся парадамі, ідэямі. І ўсе як адзін сцвярджалі, што знаходзяць агульную мову з мясцовымі ўладамі. Што ў іх раёнах усё добра ініцыятывы прымаюць на ўра. І не разумеюць, як можа быць па-іншаму.

Тады я, шчыра прызнаючы, ад душы парадавалася. Восем маладых людзей — не скардзяцца на мясцовыя ўлады, не чакаюць каля мора пагоды, а самі дапамагаюць тым жа мясцо-

вым уладам зрабіць так, каб на малой радзіме жылося лепш і цікавей. Тым больш усецшыла, што большасць праектаў накіравана на развіццё вёсак, якіх з кожным годам пусцеюць.

Раз некалькі дзён — тэлефонны званок. На тым канцы праваду чую разгублены голас Алега Сямашка:

— У Дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці папрасілі, каб я прыклаў да пакета дакументаў ліст падтрымкі ад райвыканкама: маўляў, вы ж рэкламуеце і прасоўваеце увесь раён. Добра, кажу, без праблем. Нават думкі спярша не ўзнікла, што могуць узнікнуць нейкія перашкоды. З райвыканкамам добрыя стасункі. Тым больш усё дзейнічае па праекце накіравана на развіццё падзеяўнага турызму, падтрымкі вясцоўцаў, прыцягненне вальтоў у дзяржа-

ву — усё ў адпаведнасці з патрабаваннямі ўрада і Прэзідэнта. Ну ніяк не чакаў, што атрымаю ад варот паварот. Амаль два тыдні даследавалі дагавор, потым кажуць: «Прабач, мы цябе не падтрымаем». Спачатку мы з Людзя падумалі, што яны баяцца лішніх клопатаў (маўляў, калі ў вёсцы прыедуць турысты, давядзецца платы падфарбоўваць). Але ж мы не прасілі ні грошай, ні дапамогі. А можа, арганізацыя, якая выдзяляе гранты, насцяржыла? Не павінна. Усё законна, не першы год гэтая асацыяцыя працуе. Ды і ў іншых абласцях райвыканкамы падтрымалі аўтараў праекта. Чым мы горшыя?..

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

КАБ ГРОШЫ НЕ ЦЯКЛІ Ё РАКУ...

У нумары «Мясцовага самакіравання» (за 2 красавіка г.г.) быў надрукаваны артыкул «Грошы — у раку». Падставай для яго стаў зварот Уладзіміра Гваздзецкага, які ад свайго імя і ад імя жыхароў вуліцы Падгорнай вёскі Лагаза Лагойскага раёна папрасіў дапамагчы вырашыць праблему бесперабойнага забеспячэння вадоў.

Для гэтага каля будынка мясцовага сельвыканкама трэба ліквідаваць непаладку ў водаправодным калодзежы і адрамантаваць водаправодную калонку. Калі карэспандэнт выехаў на месца, непаладку ўжо ліквідавалі, але мясцовыя насельнікі былі ўпэўнены: гарантыі, што сітуацыя не паўторыцца зноў і зноў, няма.

Як адначасна старшыня Лагазінскага сельскага Савета Андрэй Свібовіч, праблема з забеспячэннем вадоў жыхароў вуліцы Падгорнай ёсць.

Тут нядаўна пракладзена новае адгалінаванне водаправода. Яно працуе нармальна. Парывы здараюцца на вуліцы Цэнтральнай, дзе ёсць свідравіна і дзейнічаюць старыя камунікацыі. Вуліца Цэнтральная знаходзіцца па ўзроўні ніжэй, чым вуліца Падгорная. Калі на вуліцы Цэнтральнай зрадаецца парыву водаправода, то вада не даходзіць у дамы вуліцы Падгорнай у выніку перападу ціску. У астатнія раёны вёскі яна паступае нармальна. Агульная працягласць водаправодных сетак на тэрыторыі сельскага

Савета — больш як 45 кіламетраў. Пытанні з якасцю сістэм узнікаюць і ў іншых населеных пунктах. Замяніць усе адраў з-за недастатковага фінансавання. У першую чаргу трэба разбірацца з самымі праблемнымі кропкамі. Сёлета, згодна з праграмай «Чыстая вада» плануецца часткова замяніць водаправодныя камунікацыі ў аграгарадку «Корань»: падрыхтавана праектна-каштарысная дакументацыя.

Разам з тым, дырэктар раённага ўнітарнага прадпрыемства «Лагойская камунальная гаспадарка» Віктар ЛОЙЧЫЦ нам адказаў, што прынятыя неабходныя меры для ліквідацыі недахопаў забеспячэння вадоў жыхароў вуліцы Падгорнай. У прыватнасці, у вёсцы Лагаза праведзены рамонт водаправода, калодзежа і калонак. Водазабеспячэнне працуе ў штатным рэжыме. Свідравіны №№1 і 2 закальцаваны, а ціск у сістэме водазабеспячэння складае неабходныя 2 атмасферы.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

ПРЫГРАНІЧНЫ РУХ

МЯСЦОВЫ ІНТАРЭС

Беларусь і Літва актывізуюць супрацоўніцтва на ўзроўні рэгіёнаў

Тавараабарот паміж краінамі-суседкамі штогод узрастае (летась ён перавысіў 2,3 мільярда долараў), і пры гэтым «цаглінкам» у агульным «будынак» беларуска-літоўскага супрацоўніцтва становяцца кантакты паміж рэгіёнамі, органамі мясцовага самакіравання, прадпрыемствамі і арганізацыямі. На паглыбленне ўзаемавыгадных сувязяў (не толькі ў эканоміцы, але і ў турыстычнай сферы) быў накіраваны чарговы, трэці беларуска-літоўскі Форум рэгіянальнага супрацоўніцтва, які адбыўся на Гродзеншчыне.

Кантакты і кантракты

Сяброў і ворагаў мы ствараем сабе самі, а суседзі — ад Бога, сказаў Сявечнік прэм'ер-міністра Літоўскай Рэспублікі Антанас ВІКШУС:

— Беларусь — адзін з важнейшых эканамічных партнёраў Літвы. Павялічваюцца таваразварот паміж нашымі краінамі, мы паспяхова супрацоўнічаем у сферы транспартнага транзіту. І гэтую пазітыўную дынаміку у двухбаковых сувязях хацелася б перапраектаваць на значна больш шырокі кантакт з адносна Еўрасаюза і Беларусі.

У нашай краіне ўжо зарэгістравана больш за 500 прадпрыемстваў з літоўскім капіталам. Тое, што створаны спрыяльныя ўмовы для інвестараў, пацярджак, напрыклад, стартапы праект літоўскай групы кампаній «ARVI». На тэрыторыі Лідскага раёна будзе комплекс па прамысловай вытворчасці і глыбокай перапрацоўцы мяса індрычкі, а таксама мадэрнізацыя ветэрынарна-санітарны ўтылізацыйны завод, дзе будучы вырабляць пратэін і касцеўную муку.

— У параўнанні з іншымі замежнымі краінамі, куды мы ідзем са сваімі праектамі, менавіта ў Беларусь адчуваем найбольшую зацікаўленасць і падтрымку з боку мясцовых улад, — адначасна ў Арнаўс МАРШЭВІЧ, віцэ-прэзідэнт групы кампаній «ARVI». — Інвестыцыйны дагавор быў падпісаны ў снежні 2012 года, і ўжо сёлета ў верасні будзе запушчаны першы завод. Для параўнання: у адной з краін былога СССР мы дамовіліся аб інвестыцыях у 2011 годзе, але толькі цяпер завяршаецца экспертыза праекта. Таму збіраемся працаваць і ў іншых беларускіх рэгіёнах. З Магілёўскай вобласцю падпісаны мемуарандум і ўжо выдзелена месца для будаўніцтва такога ж комплексу, як у Лідскім раёне, — непадалёку ад мяжы з Расіяй. Гэта будзе эксперта-арыентаваны праект. Вядзём перамовы аб супрацоўніцтве і з Міншчынай.

Альбо такі прыклад: літоўская кампанія VMG арганізавала ў Магілёве вытворчасць ДСП і мэблі — гэта дазволіла стварыць 1180 рабочых месцаў, павялічыць экспертны патэнцыял дрэвапрацоўчай галіны.

Увогуле летась інвестыцыі літоўскіх суседзяў у беларускую эканоміку склалі больш за 180 мільёнаў долараў. Добры магчымасці і ў вытворчай кааперацыі, лічыць пасол Беларусі ў Літве Аляксандр КАРОЛЬ. Напрыклад, у Літве ўжо наладзілі сумесна з Бабруйскім заводам трактарных дэталяў і аграгатаў зборку малых трактароў.

Не толькі на святы

Намеснік старшыні Гродзенскага аблвыканкама Алена Агее і кіраўнік адміністрацыі СЭЗ «Гроднаінвест» Сяргей ТКАЧЭНКА запэўнілі літоўскіх партнёраў у дзейнай падтрымцы інвестыцыйных прапаноў мясцовымі ўладамі. У прыватнасці, па мадэрнізацыі гаспадарчых асяродкаў альбо — у зоне Аўгустоўскага канала — па арганізацыі водных падарожжаў праз тэрыторыю трох краін (Польшчы, Беларусі і Літвы) па канале і Нёмане.

Шмат прапаноў па сумесных праектах прагучала і падчас наведвання літоўцамі раёнаў Гродзеншчыны, з якімі ўстаноўлены партнёрскае сувязі. Дэлегацыя Шаўляя і Алітуса абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва з уладамі абласнога цэнтра і Гродзенскага раёна. Гасцей з Кайшадорыса ў Іўеўскім раёне пазнамілі з аграпрадзвіжы і ўмовамі для інвестараў, правалі «круглы стол» з удзедам прадстаўнікоў малага бізнесу. Партнёраў з Вісагінаса сустралілі, каб наладзіць супрацоўніцтва, на прадпрыемствах Слоніма. А ў Ашманях прадстаўнікам Бірштанаса паказалі веладарожжа, якая з'явілася дзякуючы сумеснаму праекту трансгранічнага супрацоўніцтва.

Паміж рэгіёнамі Літвы і Беларусі падпісана ўжо 70 пагадненняў аб партнёрскай сувязі. І далей трэба не абмяжоўвацца паездкамі ў госці на святы, а паглыбляць кантакты ў эканоміцы, турызме і іншых сферах. Рэгіёнам варта больш актыўна заняцца фарміраваннем сумесных праектаў у рамках трансгранічнага супрацоўніцтва, каб па максімуме скарыстацца фінансавай падтрымкай Еўрапейскага саюза, зазначыў пасол Літвы ў Беларусі Эвалдас ІГНАТAVІЧУС.

А задача ўрадаў, дыпламатаў — забяспечыць я мага больш спрыяльныя для кантактаў паміж суседзямі ўмовы на дзяржаўнай мяжы. Па словах Эвалдаса Ігнатавічуса, Літва падтрымлівае працэс па спрачэнні візавага рэжыму паміж Беларуссю і краінамі Еўрасаюза. Таксама разглядаецца пытанне аб павелічэнні колькасці пунктаў пропуску на беларуска-літоўскай мяжы, што ў інтарэсах рэалізацыі міждаровага пагаднення аб малым прыгранічным руху.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЭХ ВЫ, КОНИ...

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 Праз два тыдні мы атрымалі адказ райвыканкама, дзе гаворыцца, што нам адмаўляючы ў сувязі з тым, што позна да іх звярнуліся. Але ж калі падавалі заяўку на атрыманне гранта, мы не маглі ведаць, што прайдзем конкурсны адбор і атрымаем адабранне. На той час у нас былі ліст падтрымкі Астрынскага сельскага Савета. І да таго ж — што тут доўга вылічваць: ці патрэбны падобныя мерапрыемствы вяскоўцам? Гэта ж не палёў на Марс!

Агрэсідзіба «Конны двор «Кентаўр» знаходзіцца ў цэнтры вёскі Вялікія Бярозаўцы, за 5 км ад Астрыно. Там мяне сустраў Людміла Басак са сваімі выхаванцамі:

— Мы хацелі правесці прыгожы фестываль — для сябе, для вяскоўцаў. Я не бачу важкай прычыны для адмовы. Яшчэ можна было б зразумець, калі б мы прасілі грошай...

Калі ехала ў Вялікія Бярозаўцы, думала распсыцца ў дзяцей, наколькі для іх важны сам гурток, конны фестываль... Але пасля таго, як пабыла на занятку, убачыла, як гарэлі вочы школьнікаў, калі яны надзявалі шлем, калі садзіліся хто на Архідэю, хто на Камелію — усе п'ятанні адпалі самі сабой.

Школьнікі з радасцю наведваюць гурток верхавой язды, якім кіруе Людміла БАСАК.



— Конны фестываль у Год каня, — выказвае сваё меркаванне **загядніца Астрынскай дзіцячай бібліятэкі Ганна СЦЯПАНЧАНКА**, якую мы выпадкова сустрэлі, калі вярталіся ў Шучын. — пагадзіцеся, задума вельмі цікавая. А галоўнае, людзі чакаюць. Сёння ў стаматолага была, дык доктар кажа: «Вы мне хоць патэлефануйце, як будзе гэты фестываль — абавязкова прыеду». А калі не будзе фестывалю, дык скажучь: «Вось дык камерсанты: бяруцца, абцягаюць, а нічога не зрабілі». Гэтакія рэакцыя будзе дакладна, вось паглядзіце.

Дарэчы, менавіта ад Ганны Сцяпанчанкі я даведдалася, што выхаванцы Людмілы Басак са сваёй экалагічнай сцэжкай перамаглі ў абласным конкурсе дзіцячых праектаў.

— Першае месца занялі ў вобласці. Няўжо дрэнна, што дзеці з радасцю ходзяць у гурток замест таго, каб піць, курчыць?

— **А вы як думаеце, чаму ў райвыканкаме не даюць ліст падтрымкі на правядзенне фестывалю?**

— Ведаеце, усё залежыць ад чалавека, з якім сутыкаешся. Хутчэй за ўсё, перастрахоўваюцца, каб чого не здарылася. Але ў нашым выпадку — там, дзе не патрэбна...

Алега Мікалаевіча Сямашку мы ўсе тут ведаем добра, паважаем і ставімся ў цэлым да яго дзейнасці на развіцці аграўтурызму толькі добра, — патлумачыла **Ганна ХВЯЗДЮК, намеснік старшын Шучынскага райвыканкама**. — Але ён да нас звярнуўся па ліст падтрымкі ў канцы сакавіка, хоць тэрмін рэалізацыі праекта — з 15 лютага. Мы ж не можам прыміць удзел, калі з намі загалда нічога не ўгаданы. Дэлегацыя па гуманітарнай дзейнасці на нас не

ДАВЕДКА

*Конкурс «Тандэм» праводзіць у нашай краіне ўжо другі раз Асацыяцыя агенцтваў мясцовай дэмакратыі пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. Са слоў **Марыям ХАТЭНАШВІЛІ, менеджара праекта і кіраўніка Брусельскага офіса ALDA**: «Асацыяцыя агенцтваў мясцовай дэмакратыі — няўрадавая арганізацыя, створаная Саветам Еўропы ў 1999 годзе. Наша мэта — прыцягнуць актыўных жыхароў да рашэння праблем мясцовага значэння, спрыяць развіццю іх супрацоўніцтва з мясцовымі органамі ўлады, у тым ліку і з дапамогай выдзялення міні-грантаў на падтрымку мясцовых праектаў».*

выходзіў. Калі звернецца, разгледзім гэтае пытанне.

— Задума сапраўды добрая, — дадаў **намеснік начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Шучынскага райвыканкама Аляксандр АМШЭЙ**. — Калі б Алег Сямашка раней, на этапе распрацоўкі, звярнуўся да нас, то, у прынцыпе, думаю, не было б праблем. Магчыма, нават адным з партнёраў сталі б у гэтым праекце. Аднак тады ён не звярнуўся да нас непасрэдна, нешта вырашаў з мясцовымі ўладамі на ўзроўні сельса-

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 Паводле інфармацыі аб'яўскага гасхарка, сёлета ў рэгіёне ўводзіцца ў эксплуатацыю свінакомплекс ААТ «Жабінкаўскі камбікормавы завод», дзе будуць трымаць 18 тысяч жывёліны. Новы комплекс на 3 тысячы галоў адкрывае прыватнае прадпрыемства «Прыбужжа» ў Брэсцкім раёне. Распрацаваны план мерапрыемстваў па павелічэнні пагалоўна на комплексе «Усходні» Баранавіцкага раёна і іншых падобных комплексах.

Але мерапрыемстваў, што называецца, не пастыяваюць за сюрпрызамі, якія падносіць жыццё. З-за той жа злашчаснай афрыканскай чумы пастаўкі мяса з Польшчы ў нашу краіну забаронены. А некаторыя брэсцкія вытворцы мясных вырабаў, асабліва ў свабоднай эканамічнай зоне, амаль поўнасна працавалі на польскай сыравіне.

Цяпер яны перайшлі на свіну айчынную. Ну і, вядома, ад экспарту ніхто не адмовіцца. Нават невялікае яго памяншэнне можа азначае страту знешніх рынкаў, на што нашы мясаперапрацоўшчыкі пайсці не могуць. Усё гэта разам і стварае дэфіцыт тавару, да разнастайнасці якога і, як бачым цяпер, даступнай цаны мы паспелі прывыкнуць у папяроднія гады.

Прыватная гаспадарка

Калі ў грамадскай свінагадоўлі ўзніклі пэўныя праблемы, то зрэагаваць маглі б вясковыя гаспадары, а заадно і ядрэнна заробіць на продажы лішкаў для папаўнення сямейнага бюджэту. Але і прыватны статак «пятачкаў», як ужо гаварылася, прыкметна парадзеў. Пасля таго, як ў Беларусі былі зафіксаваны выпадкі захворвання на афрыканскую чуму, чатыры раёны

вобласці — Баранавіцкі, Ляхавіцкі, Івацэвіцкі, Пружанскі — атрымалі статус буферных. Там поўнасна было вызрана пагадоўе свіней на прыватных падворках. Людзі купілі маразільнікі, паклалі мяса ў запас. Праз некалькі месяцаў гэтыя запасы скончыліся, і паўстала пытанне, як далей карміць сям'ю, што перадаваць дзецям у горад. Тым больш, што ў вясковым асяродку склаліся свае харчовыя прывычкі, нават традыцыі. Паводле трапнай заўвагі кіраўніка дзяржавы: мы, маўляў, не мусульмане і прывыклі, асабліва да свята, на стол паставіць каўбасу, пальцам пханую, дамашні салысон і іншыя далікатэсы. Ды і штодня ў іх сярэдняй вясковай сям'і руплівых людзей бываюць і катлеты, і адбійня. Так што забарона змяніла прывычкі для многіх уклад, вядома, не ў лепшы бок.

Праўда, на пачатку вясны прывыкла доўгачаканая адмена забароны на ўтрыманне свіней у раёнах так званай буфернай зоны. Як расказалі знаёмыя кіраўнікі сельсаведаў, на адмену хутка адрэагавалі прадпрыемальнікі. Ездзяць па вёсках, прапануюць маладняк свіней па цане 2 мільёны рублёў за пару. Гэта нармальна. Бо цана на свіна-комплексах на малых парасят не намнога меншая, тым больш што далёка не ўсе маюць маладняк на продаж. А тут табе — дастаўка да хлява без лішніх турбот. Здавалася б, усё пакрысе вяртаецца да ранейшага. І хутка ў хлявах зноў зарохкае жывёнасць, а на базар павязуць лішкі свініны.

Зона непаразумення

Але застаецца пацікаліма вясковая зона, якая часта становіцца зонай сутыкнення інтарэсаў, непаразумення і абурэння. Так, некаторыя вялікія населеныя пункты (напрыклад, такія, як вёска Цна

ў Лунінецкім раёне) працягнуліся на некалькі кіламетраў. У так званую 5-кіламетровую зону трапляе толькі частка вёскі, а вось другі яе канец аддалены ад комплексу на 7-8 кіламетраў. Усё роўна, паводле правілаў, трымаць свіней у такім населеным пункце нельга. Ды і не толькі гэтыя нюансы хваляюць сельскіх жыхароў. Калі адмянілі забароны на буферныя раёны ў цэлым, людзі чакалі, што вось-вось адмянецца і ўсе абмежаванні — аж да «савецкіх» 500 метраў. Гэтага

свінагадоўчага комплексу на 24 тысячы галоў увайшло 17 вёсак. Забой сваёй жывёнасці вяскоўцам даўлося правесці сярэд лета. Тады ўсіх, хто захацеў свіней, унеслі ў асобны спіс у сельскім Савеце. Гэтыя людзі атрымалі ўмоўны статус пацярпелых. Ім абяцалі прадаваць мяса са свінакомплексу па сабекошце.

Вось гэтае пытанне і паўстала на сходзе. Аказалася, што свіней сапраўды прадавалі па сельсавецкіх спісах. Але пацярпелымі сябе лічаць і іншыя вяскоўцы. Скажам, гаспадар забіў свайго кабанчыка за тыдзень да аб'яўлення забароны. Ён жа спадзяваўся купіць малых свіней і зноў іх выкарміць. А ў спісы яго тады не ўнеслі. Такіх пакрыўджаных набралася многа. І іх прэтэнзіі зразумелыя. Але і не гэта галоўнае. Людзі ўсё ж спадзяваліся, што і ім рана ці позна дазволіць аднавіць падсобную гаспадарку. Адна жанчына задала прэсумтуму кіраўнікам раёна пытанне: «Што ж рабіць?» — і не атрымала адказу, які б яе задаволіў. Перад гэтым яна патлумачыла, што зарплату мае каля 2 мільёнаў у месяц. У яе двое дзяцей-школьнікаў, якія яна паўнацэнна карміла менавіта мясам са сваёй падсобнай гаспадаркі. Цяпер такой магчымасці няма. Пераклучыцца адрозна на годуюль бройлераў або цялят атрымліваецца не ва ўсіх. Як не ва ўсіх ёсць магчымасць паставіць свайго кабанчыка ці свініну ў хлёў да сваякоў з суседняй вёскі. Аб гэтым таксама гаварылі на сходзе. Каму пашанцавала, хто ў суседняй вёсцы мае сваякоў або добрых знаёмых, — той завёз ім парасят і кармы. Але ж далёка не кожны згадзіўся б даглядаць чужую жывёнасць. Таму гэта, хутчэй, адзінаквыя выпадкі, а не вырашэнне праблемы.

Хутчэй за ўсё, пяцікіламетровая зона забароны застаецца назаўсёды. І каб прывыкнуць да новых умоў, патрэбны пэўны час. У шэрагу населеных пунктаў прайшлі на гэтую тэму сельскія сходы. Размова адбывалася, мякка кажучы, эмацыянальная. Асці з такіх сходаў прайшоў у вёскі Хідры Кобрынскага раёна. У пяцікіламетровую зону мясцовага



Фота Анаталія КЛЕШЧУКА.

не адбылося.

Хутчэй за ўсё, пяцікіламетровая зона забароны застаецца назаўсёды. І каб прывыкнуць да новых умоў, патрэбны пэўны час. У шэрагу населеных пунктаў прайшлі на гэтую тэму сельскія сходы. Размова адбывалася, мякка кажучы, эмацыянальная.

Асці з такіх сходаў прайшоў у вёскі Хідры Кобрынскага раёна. У пяцікіламетровую зону мясцовага

НА ШЫЎ БАЦЬКОЎ...

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 Дык той дапамогі, што выдзеліць дзяржава, табе хоціць — прывяджай, — імкнулася ўгаварыць Любоў Забаронак.

Але ні ўшчучванні, ні просьбы не паддзейнічалі на маладзіцу. І тады Любоў Уладзіміраўна высветліла, дзе працуе жанчына, і звязалася з яе кіраўніцтвам. Але нават яны не змаглі прымусіць яе змяніць раённае, хоць абяцалі матэрыяльную дапамогу на пахаванне...

Арганізавалі пахаванне чужыя людзі: сацыяльныя работнікі і старшыня сельскага Савета. Аказалася, у яе нават не было прыстойнага адзення. Давялося нават адзенне купляць. У апошні шлях Кацярыню Сцяпанану праводзілі старыя бабулькі: сельскі Савецкай вёскаў транспарт, каб прывезці іх на могілкі... На наступны дзень тэлефануе роднае «дзіцяцка»: «Ну як там маму пахавалі, хоць па-людску? А ці засталіся грошы ад памянак? Спадзяюся, не ўсе патрацілі? Дык я прыеду забяру, а заадно і пенсію апошняю атрымаю...»

У Любові Забаронак нават дыханне перахапіла ад такога нахабства...
 — Пасля бабулі яшчэ і спадчына засталася: якая-нікая хацінка з участкам. Думаю, дачка будзе звяртацца да мяне, каб аформіць дакументы. Не ведаю, як паглядзіць у вочы...

Па вясковай вуліцы борздзенька шыбуе мужчына гадоў 60 з сумкай, адкуль тырчыць бутэлька

«На наступны дзень тэлефануе роднае «дзіцяцка»: «Ну як там маму пахавалі, хоць па-людску? А ці засталіся грошы ад памянак?»

«беленькай». «Сынок прыехаў з горада 90-гадоваю маці «праведцаў», — тлумачыць Любоў Уладзіміраўна.

— Калі ж вы падворак абкосіце? — цікавіцца яна ў мужчыны.

— **А вы, сельсавет, навошта? Мая маці здароўе на вас паклала (працавала на ферме), а вы яшчэ прымушаеце мяне, хворага, траву касіць?**

— Ну і як разбудзіць сумленне ў такіх, як ён? — уздымае Любоў Уладзіміраўна. — Як растлумачыць, што сельскі Савец не абавязаны абкошваць прыватны падворкі? Немагчыма гэта нават фізічна: ёсць вёскі, дзе жывуць

дзясяткі састарэлых. Але, калі звяртаюцца адзінока старыя, ідзе ім на сустрэчу.

Жывуць у нас і пенсіянеры, што пакінулі гарадскія кватэры дзецям, а самі перасяліліся ў сельскую мясцовасць. Мінулай зімой занесла дарогу да трох такіх дамоў. Расчысцілі, а потым пачалося пацярпенне і снег літаральна ўтрамбавалі. І трэба ж такую здарыцца, што ў адных старых памёр у Мінску сын. Другі сын прыехаў забраць бацькоў на пахаванне. А праз дзень прывёз іх назад — ды не з мом даб'яцца на аўто да самай хаты... Праз колькі часу тэлефануе мне з пагрозамі: маўляў, чаму не выконваеце сваё непасрэднае абавязку?.. А я яму адкаж: «Гэта вы не выконваеце свайго абавязку, бо добрыя дзеці змой забароніць старых у горад, дзе не трэба пачуць паціць ды па вадзі хадзіць да студні...»

...Калісьці мы ўсе станем старымі. І дзе гарантыя, што нашы дзеці не пастануць гэтак жа з намі? Яны — наша лютэтка, капіруючы ўсе ўчынкі дарослых. Людзі майго пакалення помняць, з якім клопатам ставіліся да старых нашы бацькі. Мой тата заўсёды казаў нам дзецім: «Падсаджце дзеда на пец — вас унукі таксама падсаджэць».

— Так, мы імкнемся дайсці да кожнага старога, нямоглага чалавека. І школа бярэ над такімі шаптага, і сельскі Савец дапамагае, і гаспадаркі, дзе яны раней працавалі. Але ніякая падтрымка, дапамога з'обку не заменіць аднаго ласкавага слова роднага дзіцяці, — лічыць Любоў Забаронак.

Бярэзінскі раён.

«Чытаючы» тралейбус

На тралейбусе ў падарожжа па родным горадзе адправіліся гродзенскія школьнікі дзякуючы тралейбуснаму ўпраўленню і бібліятэкарам.

Некалькі дзён такім чынам падарожнічалі, пашыраючы свой круггляд, каля 150 вучняў 2—4 класаў. Яны пазнаёміліся з краязнаўчымі, гістарычнымі кнігамі, паэтычнымі творамі пра горад, прысвечанымі яму фотаальбомамі, здзейснілі невялікія экскурсіі па плошчы Савецкай і парку імя Жана-Эмануэля Жылібера. А на памяць аб падарожжы атрымалі сцяжкі з гербам горада і паштоўкі. Дарэчы, гэтай акцыі папярэднічаў конкурс «Намалюй горад Гродна», прычым лепшыя работы былі выстаўлены ў вокны тралейбуса — атрымалася перасоўная выстаўка.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

УСЕ СРОДКІ ДОБРЫЯ

І СВЯТАР МОЖА БЫЦЬ... «НАРКОЛАГАМ»

На Віцебшчыне адпрацоўваюць нестандартныя падыходы ў вырашэнні вострага пытання — прафілактыкі п'янства.

Зразумела, што злоўжыванне спіртнымі напоямі ўплывае на колькасць выпадкаў гібель грамадзян, у тым ліку ў выніку самагубства.

У пракуратуры Віцебскай вобласці канстатуюць, што ў большасці выпадкаў грамадзяне здзяйснялі самагубства ў выніку злоўжывання спіртнымі напоямі. У Паставах мясцовы жыхар па ўзросце «за 40» перад смерцю напісаў запіску, у якой развітваўся з былой жонкай і выказваў шкадаванне аб шалалутным сваім жыцці. Ён пакутаваў на хранічны алкагалізм, неаднаразова прыцягваўся да адміністрацыйнай і крымінальнай адказнасці, быў на ўліку ў нарколага, доўгі час не меў працы. Жудаснае супадзенне: каля года таму яго дачка таксама добраахвотна пайшла з жонкай...

— Летас прыкладна 9% ад усіх памерлых грамадзян развіталіся з жыццём з так званых знешніх прычын гвалтоўнага характару, — паведамілі ва ўпраўленні статыстыкі Віцебскага аблвыканкама.

— Атрыванне алкаголем і захворванні ў выніку злоўжывання «зьяліным змеям» — у ліку галоўных прычын смерці, — дадаў, намеснік пракурора Віцебскай вобласці Уладзімір Гук.

Праваахоўнікі не ўтойваюць, што на працягу апошніх дзесяцігоддзяў алкагалізацыя насельніцтва прагрэсуе. І без укаранення ў прафілактычную працу новыя формай і метадаў, з аднымі толькі рэспрэсіўнымі мерамі дасягнуць значных станаўчых змян усё цяжэй.

— На рэспубліканскім і абласным узроўнях прыняты шматлікія праграмы, якія прадугледжваюць значную колькасць мерапрыемстваў, накіраваных на прафілактыку п'янства ў алкагалізму. Але іх рэалізацыя дагэтуль не дасягнула запланаваных вынікаў. Неабход-

на заахоўніцкіх людзей перастаць быць аб'якавымі. Ні для суседзяў, ні для сваякоў або калег алкаголіка лад яго жыцця не сакрэт. Аднак літучыя не атрымлівалі адкрытага асуджэння. Нам прасцей быць аб'якавымі, дазваляць п'янстваваць і брыдкаслівіць, чым праславіцца «даносчыкам», — працягвае Уладзімір Гук.

— Паняцце «цвярозасць» можна растлумачыць як патрэбу ў сумленным, чыстым поглядзе на самога сябе і на навакольны свет. Цвярозасць — гэта свабода ад самападману... Яна патрабуе мужнасці, адзінага магчымага вываду з заганнага круга любой залежнасці — толькі шырае пакаенне, — лічыць архіепіскап Віцебскі і Аршанскі Дзімітрый. — У апошні час наш народ схіляецца да культу спажывальніцтва, нажывы. Гэтыя тэндэнцыі руйнуюць духоўна-маральныя асновы грамадства — той падмурак, без якога немагчыма здарова будучына нацыі.

На думку святароў і праваахоўнікаў, паколькі п'янства, наркамання, гвалт, амаральнасць — ворагі як дзяржавы, так і царквы, скаардынаваная сумесная праца можа даць пэўны вынік. Таму пракуроры ў рэгіёнах сустракаюцца з прадстаўнікамі традыцыйных рэлігійных канфесій — для выпрацоўкі сумесных мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне здаровага, духоўна-маральнага ладу жыцця, замацавання ў насельніцтва ўстаноўкі на цвярозасць.

Дарэчы, не сакрэт, што рэгулярны ўдзел у пасяджэннях саветаў прафілактыкі прадстаўнікоў адных і тых жа ведамстваў і грамадскіх фарміраванняў прыводзіць да фармалізму. Уключэнне ж у склад гэтых грамадскіх фарміраванняў святароў дапаможа эфектыўна каардынаваць сумесную працу. Пры храмах ужо праводзяцца кансультаванні тых, хто пакутае ад залежнасці, і іх сваякоў, арганізуюцца таварыствы цвярозасці.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НАВІНЫ З РЭГІЁНА

Прэмія — на гарадскую гаспадарку

Хойнікі па выніках рэспубліканскага агляду санітарнага стану і добраўпарадкавання населеных пунктаў за 2013 год сталі пераможцамі ў катэгорыі гарадоў, дзе жыве ад 10 да 50 тысяч жыхароў. За перамогу горад атрымаў прэмію ў памеры 2000 базавых велічынь — гэта 300 млн руб. 70% гэтых сродкаў накіраваны на развіццё гарадскай гаспадаркі.

10 кіламетраў новых труб

У аграгарадку Чырвоны Берэг Жлобінскага раёна адноўлена работа па мадэрнізацыі мясцовай цеплатрасы. Ідзе замена састарэлых труб на больш надзейныя, якія лепш захоўваюць цяпло. Іх можна будзе эксплуатаваць да 50 гадоў. Пракладка новай цеплатрасы была пачата летас і завершыцца ў гэтым годзе. Яе працягласць — каля 10 кіламетраў.

Прадпрыемальнік абжыве дэпо

Будынак пажарнага дэпо ў аграмястэчку Ціхінічы Рагачоўскага раёна службамі МНС даўно не эксплуатаваўся. Таму Гомельскі аблвыканкам было прынята рашэнне прадаць гэту рэспубліканскаму ўласнасці. Было праведзена пяць аўкцыёнаў, перш чым пажарнае дэпо знайшоў свайго новага ўладальніка. Адзіны ўдзельнік гандлю набыў нерухомасць плошчай каля 250 кв. м за 157 тысяч рублёў для ажыццяўлення прадпрыемальніцкай дзейнасці.

Вайскоўцы ўзвялі мост

Пантонны двухпалосны мост цераз Ілуць з асобнай пешаходнай дарожкай уведзены ў эксплуатацыю ў Добрушы. Яго ўвод дазволіць прыступіць да капітальнага рамонту трох іншых мастоў у райцэнтры. Лепшым вайскоўцам 30-й асобнай Чырванасцяжнай чыгуначнай брыгады за паспяховае выкананне задання па ўзвядзенні моста абвешчаны падзякі і ўручаны граматы.

Дзіцячае аддзяленне адноўлена

У Петрыкаўскай райбальніцы пасля рамонтна адкрылася дзіцячае аддзяленне. Цяпер тут усё будзе спрыяць выздараўленню: у палатах і кабінетах светла і пахатныя утульна, устаноўлена новая мэбля. На ўрачыстым адкрыцці кіраўніцтва раёна ўручыла ўстаўное каларыст тэлевізар.

Каб вярнуцца ў сям'ю

Лоўскаму сацыяльна-педагагічнаму цэнтру споўнілася 10 гадоў. 518 дзяцей на працягу гэтага часу адчуvalі ва ўстаўное клопат, якога там не хапала ў сям'ях. Спецыялісты цэнтру займаліся аднаўленнем і карэкцыйна дзіцяча-бацькоўскіх адносін, што дапамагло многім вярнуцца ў біялагічныя сем'і.

З відам на возера

У вёсцы Кляноўца Буда-Кашалёўскага раёна фермер Фёдар Кісялёўскі адкрыў новую аграрыю. У двухпавярховым доме, пабудаваным з дрэва, восем спальных месцаў, кухня, гаспадарыя з малаўнічым краямі на возера. Аматыры могуць пацешыцца лясным, більярд, рыбалкай, засмажыць мяса, пакатацца на катамаранах, пагуляць па лесе. У будучыні тут плануецца адкрыць і гасцініцу.

Гуляем у футбол!

У Ельску адкрыта сучасная спартыўная пляцоўка для гульні ў міні-футбол — дзякуючы сацыяльнай ініцыятыве асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола», сумеснага таварыства з абмежаванай адказнасцю «НТС», праваўладальніка гандлёвага знака «Родны бок — дзеці» і кіраўніцтва Ельскага райвыканкама. Новая пляцоўка ўваўляе сабой поле памерам 20 на 40 метраў са штучным пакрыццём і агароджай.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ
 РЭГІСТРАЦЫОНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана
 Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыя навадзёцкага ўстаўна «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВ**

Пайсці і не вярнуцца

ШУКАЮЦЬ ПАЖАРНЫЯ, ШУКАЕ МІЛІЦЫЯ...

НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ КОЖНЫ ТЫДЗЕНЬ ЗНІКАЕ НЕКАЛЬКІ ЧАЛАВЕК. НЕКАТОРЫЯ З ІХ — НАЗАЎСЁДЫ

Пра тое, што мужчына доўгі час не з'яўляецца дома, міліцыя паведамляла яго цётка. 58-гадовае пламеннік жыві адзін і не вызнаўся прыкладным паводзінамі. Але такога, каб ён адсутнічаў 10 дзён запар, яшчэ не было. Спачатку пошукі ні да чаго канкрэтнага не прывялі: мужчына як скрозь зямлю прываліўся...

— Мы з ног збіліся, шукаючы яго, — успамінае зусім яшчэ нядаўнюю заблытаную гісторыю **начальнік аддзела ўпраўлення крымінальнага пошуку УУС Магілёўскага аблвыканкама Дзмітрый ГУРЗЕЎ**. — Абследавалі дом, навакольную тэрыторыю — ніякіх слядоў. Выйшлі на яго знаёмага, сябра дзяцінства, з якім ён разам вучыўся ў школе. Гэты чалавек нават дапамагаў у пошуках. Перагледзелі дзясяткі розных варыянтаў. Зніклі хварэў на туберкулёз, думалі, дзесьці з ім здарыўся няшчасны выпадак. Апошні раз абследавалі дом з пошукавым сабакам. І ён адразу пацягнуў нас у той кут, дзе стаў халадзільнік. Калі адцягнулі яго, убачылі ўваход у невялікі склеп — там і знайшлі цела мужчыны. Яго забілі камаў аказаўся той самы сябар. Разам выпілі, пасварыліся, і сусед схапіў за стрэльбу.

Выпадак, калі цяжкае злачынства маскіроўваецца пад знікненне, хапае. Летась магілёўскія сышчыкі падчас пошукавых дзеянняў раскраслі 4 забойствы. І два з іх з асаблівай жорсткасцю. У Шклове сын звярнуўся ў міліцыю, каб знайсці бацьку, паважанага чалавека, пенсіянера сістэмы дзяржбяспекі. Ён знік пасля таго, як разам са знаёмай непаўналетняй дзяўчынай і яе на год-два старэйшымі сябрамі адправіўся кудысьці на сваёй машыне. Як высветлілася, паміж падлеткамі і мужчынам узнікла сварка, якая каштавала яму жыцця. Яшчэ жывога яго закінулі ў аўтамабіль і падпалілі.

Не менш жahlівае забойства адбылося ў Глуску. Пра тое, што знікла маладая жанчына з грудным дзіцем, міліцыя паведамляла суседа. Супрацоўнікі крымінальнага пошуку выйшлі на яе сузжцеля з Мінска, які напярэдадні быў у жанчыны ў



адзін. Яго паказанні правярылі на дэтэктары хлусні, але нават паліграф не даваў 100-працэнтнага пацвярджэння, шчыра ён адказавае ці не. І толькі пасля прад'яўлення фактаў, якія ён не змог абвергнуць, прызнаўся. Як прыхваў і забраў спачатку сына. Як потым зноў вярнуўся, каб пагаварыць з маладой жанчынай наконт бацькоўства маленькай дзяўчынкы. Ён адмаўляўся ад малой, казаў, што гэта не яго дачка. Жанчына ж пагражала, што падасца на аліменты. І тады ён, звар'яцелы, накінуўся на іх з нажом. Следства высветліла, што, калі ён закопваў жанчыну з дзіцем у зямлю калі фермы, яны былі яшчэ жывыя...

Раней існавала думка, што, калі чалавек знік, трэба 3 дні чакаць, і толькі потым звяртацца ў міліцыю. Гэта не так.

ШТОСТАЯ ЧАСТКА ЗНІКЛЫХ — ДЗЕЦІ

Кожны раз, калі нехта з родных затрымліваецца больш, чым трэба, на рабоце, адпачынку, рыбалцы і г. д., сэрца пачынае непрыемна ныць: ну няўжо нельга было папярэдзіць? А калі маўчыць мабільны тэлефон, а дзень паступова змяняе ноч, становіцца і зусім не па сабе. Не ведаеш, што рабіць, хапаешся за тэлефонную трубку, каб набраць 102, і тут жа кладзеш яе назад. Але, калі чаканне цягнецца, інагда выйсця ўсё роўна няма. **За мінулы год на Магілёўшчыне ў праваахоўныя органы па-**

Зусім нядаўна 14-гадовы хлопчык пайшоў з дому таму, што бацька за дрэнныя адзнакі... пастрыг яго нагала. Летась з магілёўскага спецвучылішча збеглі 6 непаўналетніх навучэнцаў.

гасцях. Спачатку ён абвінавачваўся ў выкраданні 3-гадовага хлопчыка, свайго сына. Тое, што бацьку жанчыну, мужчына адмаўляў цалкам. Казаў, што не знайшоў маці малага, таму і забраў сына, каб не заставаўся

ступіла 1535 заў ад грамадзян, якія шукалі сваіх блізкіх і родных, 1300 зніклых было знойдзена па гарачых слядах. Сярод тых, каму не сядзіцца дома, хапае непаўналетніх. Летась іх было 244. Пошукі такіх зніклых

што адмарозкамі. Яны прывялі сваю ахвяру на Бярэзінку і жорстка здэкаваліся перад тым, як забіць і кінуць у раку.

...А ЁСЦЬ НІКОМУ НЕ ПАТРЭБНЫЯ

Старыя і маладыя, мужчыны і жанчыны — зусім розныя па ўзросце і сацыяльным статусе людзі. Іх твары можна убачыць у газеце, на інфармацыйным стэндзе, афіцыйным сайце міліцыі. Яны не злучаны, яны проста зніклі. Пайшлі з дому, заблукалі ў лесе ці проста ў жыцці. Калі праз 10 дзён іх месца знаходжання не ўсталяваецца, знікненне разглядаецца ў межах крымінальнай справы. Чалавек аб'яўляецца ў рэспубліканскі вышук, а калі з'ехаў за мяжу — у міжнародны. Да пошукаў тых, чые «крокі» губляюцца ў далёкім замежжы, падключаецца інтэрпал.

— Біч для нас — гэта тыя людзі, якія вызджаюць на працу за мяжу, у асноўным у Расію, — кажа Дзмітрый Гурзев. — З 407 грамадзян, якія зніклі за апошнія 15 гадоў, 230 менавіта з ліку такіх. Праблема ў тым, што яны не правяраюць надзейнасць фірмы, якая прымае іх на працу. Калі наймальнікі не рэгіструюць па новым месцы «жыхарства», вельмі вялікія шанцы застацца без грошай, а то і зусім трапіць у рабства. У такіх выпадках і міліцыя не заўсёды можа дапамагчы. Аднойчы нам паведалі пра маскоўскую будаўнічую фірму «Пунсоўна ветрэці», дзе рабочыя трымалі ледзь не за ключычым дротам. Але, калі мы зрабілі запыт у Расію, каб правярылі ўсіх, хто там знаходзіцца, прыйшоў адказ: такой фірмы не існуе. З аднаго боку, людзі ведаюць, дзе іх родныя, а з другога, звязца з імі не маюць магчымасці. Без дакументаў і рэгістрацыі чалавека быццам бы і не існуе. Дарчы, з 16 саблетных зніклых след 14 абарваўся дзесьці за мяжой.

Але нельга сказаць, што па ўсіх, хто знікае, блізка сумуюць. Многія з тых, хто шукае працу за межамі радзімы — аматары выпіць. Сваёкам яны становяцца патрэбны толькі тады, калі раптоўна ўзнікае пытанне маёмаснага характару: прыватызавача кватэру або атрымаць дазвол на выезд непаўналетняга дзіцяці. Яны звяртаюцца па дапамогу ў міліцыю, але пры гэтым нічым не могуць дапамагчы следству. Не памятаюць, ні ў чым былі апраўты зніклі, ні яго асаблівыя прыкметы. У такіх выпадках нават пры выяўленні цела шанца апазнаць, хто гэта, малы. Асабліва калі чалавек адсутнічаў 5–6 гадоў і яго знешнасць змянілася.

Кожны раз, калі нехта з родных затрымліваецца больш, чым трэба, на рабоце, адпачынку, рыбалцы і г. д., сэрца пачынае непрыемна ныць: ну няўжо нельга было папярэдзіць?

Вельмі дапамагае ў працы Магілёўскае бюро рэгістрацыі няшчасных выпадкаў. Там ёсць добрая тэлефонная база, таму можна аператыўна «прайсціся» па бальніцах, выцвярэнніках і іншых установах, куды мо трапіць чалавек. Раней існавала думка, што, калі чалавек знік, трэба 3 дні чакаць, і толькі потым звяртацца ў міліцыю. Гэта не так. Калі лічыць, што ваш родны аказаўся ў небяспечным становішчы, нельга цягнуць: чым раней пачнуцца пошукі, тым лягчэй будзе яго знайсці.

Нэлi ЗІГУЛЯ.

РАБОТА — БЫЦЬ СЯБРАМ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На руцэ — бранзалет, на пальцах з акуртанымі даўгаватымі пазногцямі — два прасцёнкі. Густоўна і нічога лішняга. «Ах, якая я старая стала!» — какетлічае Ніна Іванаўна, глядзячы на зробленыя мною фотаздымкі. І гэтае выказванне надае ёй жаноцкасці і — маладосці. Жанчына 50 гадоў працавала педдытарам і згадвае, што вельмі любіла сваю прафесію і людзей.

— Я заўважыла, што тыя, хто працуе з людзьмі, людзьмі і застаюцца, — дадае Галіна Ціхановіч. Яны вельмі падобныя — сацработнік і яе падпачная. Абедавае глядзячы на жыццё з аптымізмам, хоць зведзілі горкія страты. Абедавам не дазі іх сапраўдных гадоў: «Мне 55, я маю двух дзяцей і трох унукаў, але ў душы мне 16!» — весела шчабеча Галіна, і старэйшая жанчына прызнаецца, што таксама не адчувае свайго «залатога» веку. І нават імёны ў іх сучужныя: Галіна Іванаўна і Ніна Іванаўна.

Спадарыня Ніна кажа, што іншага сацработніка, апроч «яе сонейка», я называе яна Галіну, ёй не трэба. Зрэшты, так кажучы і дзесьці іншых чалавек, якіх абслугоўвае Галіна Іванаўна. Яна сапраўды нібы сонейка: усмешлівае, рухавая, і ад яе быццам бы насамрэч адчуваеш цёпліны. І пра сваіх падпачных кажа: «Яны ў мяне ўсё харошае, проста да кожнага трэба знайсці падыход».

Калі «ўвесь свет» вітаецца

— Я прыходжу да іх і радуюся, набіраюся нейкай энергіі. Прывікаю да іх, як да родных людзей, — кажа Галіна Ціхановіч пра тых, каму дапамагае.

А ўсё таму, што Галіна Іванаўна ў сваёй працы не абмяжоўваецца паходамі ў краму, аптэку, разліковы цэнтр і прыбыраннем у кватэрах замацаваных за ёй людзей. Для кожнага з іх у яе знойдзецца час на гутарку (бывае, нават па-за працай), і многія ўдзячныя ўсё ж за тое, што яна выслухае, падбадзёрчыць усмешкай і добрым словам, дапаможа вырашыць бытавыя пытанні. Любоўі ў ўвагі Галіны Іванаўны хапае на ўсіх. Апроч гэтага, жанчына паспявае дапамагаць дзецьмі гадаваць унукаў. Відца, праўду кажучы: чым больш дабрыні аддаеш, тым больш яе ў цябе становіцца.

Калі я адчуваю нейкія негатыўныя эмоцыі, то іду ў ванны пакой і мыю рукі халоднай вадой. І ўсё праходзіць!

— Мяне мама заўсёды вучыла, што з людзьмі трэба быць добрай. Калі яна, едучы на лекцыю, уваходзіла ў аўтобус — палова людзей усталвала і запрашала сецібус.

Ды яна і сама такая: муж казаў, што з Галінай Іванаўнай увесь свет вітаецца.



Аднак у працы сацыяльнага работніка нярэдка даводзіцца бачыць правыя несправядлівасці жыцця да людзей. І адна справа, калі гэта нараджае жаданне дапамагчы, а іншая, калі ўзінаюць крыўда і абурэнне. Але ў Галіны Ціхановіч ёсць вельмі просты рэцэпт пазбаўлення ад дэструктыўных пачуццяў.

— Калі я адчуваю нейкія негатыўныя эмоцыі, то іду ў ванны пакой і мыю рукі халоднай вадой. І ўсё праходзіць!

Мяне мама заўсёды вучыла, што з людзьмі трэба быць добрай.

Усё праходзіць!

Халаднакроўным тут не месца

Падаецца, негатыўным эмоцыям ёсць адкуль брацца: за зусім не высокі заробак даводзіцца аббгаць не адну краму і аптэку ў пошуках заказаў, наведваць раскіданыя па некалькіх раёнах адрасы, для кожнага быць кур'ерам, псіхолагам, юрыстам і кансультантам па самых розных пытаннях у адной асобе. Але Галіна Іванаўна прызнаецца, што дагэтуль не задумвалася пра тое, колькі «пасада» яна сумяшчае ў сваёй працы. Кажы, цяжка бывае толькі падымацца з сумкамі на верхняй паверхі ў дамах без ліфта. Па «рэгламенце», сацыяльны работнік павінен прыносіць да трох кілаграмаў прадуктаў, але Галіна Ціхановіч ніколі не лічыць кілаграмы і не можа адмовіць, калі хтосьці просіць яе прынесці больш. А яшчэ сацработнік марыць, каб калі-небудзь у цэнтры з'явілася машына і можна было б хутчэй дабрацца да падпачных. Але пакуль гэта каштуе вялікіх выдаткаў.

Можа быць, яно і прасцей было б — выконваць сваю працу і пасля заканчэння рабочага дня забывацца на яе і ісці дадому. Але ў Галіны Іванаўны на гэта свайго погляду.

— Я лічу, што ў нашай рабоце нельга быць халаднакроўным і жорсткім. Бо многія людзі адзіночкі, і сацыяльны работнік — адзінае падтрымка для іх.

Як бы ні было, але Галіна Ціхановіч кажа, што нават калі недзе будучы прапановаць вышэйшую зарплату, сваю працу не памянае ні на якую іншую.

— Гэта абсалютна мая праца. Калі вяртаюся ад людзей, адчуваю, што зрабіла ім дабро. І мне самой вельмі прыемна ад гэтага.

Апроч атрымання задавальнення ад стасункаў з людзьмі, сацыяльны работнік адзначае яшчэ адзін істотны момант: ад кожнага з іх ёсць што пераняць.

— Вось з Нінай Іванаўнай мы размаўляем на любява тэмы, яна ведае ўсё маё жыццё. А яшчэ ў свае 90 яна такая аптымістка! Гледжу на яе і радуюся: значыць, і ў такім узросце можна жыць і радавацца жыццю.

Дзіяна СЕРАДЗЮК.

«АРГАНІЗАЦЫЮ АТРАДАЎ ПРАЦЯГВАЕМ...»

Беларусь называюць рэспублікай-партызанкай. Пра сувязь партызанаў з арміяй і народам напісана шмат і... па-рознаму. Асабліва апошнім часам — не не ды і дзюдадзятца ацэнкі, глывецца та павага, якую я бачыла і адчувала непасрэдна пасля вайны. І вось трымаю ў руках кнігу з сімвалічнай назвай «Правільная «няправільная» вайна», якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Граніца». Аўтар — вядомы спецыяліст у галіне гісторыі партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны, доктар гістарычных навук, прафесар, палкоўнік у адстаўцы Вячаслаў БАЯРСКІ.

Да высокіх тытулаў Вячаслава Іванавіча дададзім, што ўвага да Беларусі невыпадкова, наша краіна яму не чужая: сённяшні правядзейны член Акадэміі ваенных навук, член Саюза журналістаў Расіі — выпускнік факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вучыўся, дарчы, разам з многімі звяздоўцамі.

Грунтуючыся на раней выяўдзеных архіўных дакументах, аўтар распрацоўвае новыя пласты гэтай удзячнай тэмы. У тым ліку і паша пра ўдзел у арганізацыі і вядзенні партызанскай вайны кадравых вайскоўцаў-палітрукі, аб дзейнасці аператыўных груп чэкістаў, апісвае, між іншым, і першыя дзён вайны правага фланга Беларускай пагранічнай акурці. На канкрэтныя прыклады раскрывае вопыт партызанскага руху Барысаўска-Бягомльскай, Палацка-Лепельскай зон.

Святая праўда: большасць партызанаў былі цывільнымі людзьмі, яны не мелі вопыту ваенных дзеянняў, тым больш падрыўнай работы. Дапамагалі прафесіяналы: дабравольцы вучыліся па метадцы Міхаіла Пруднікава, першага камандзіра партызанскага спецбрыгады НКВС — НКДБ СССР «Няўлоўныя». Вясной 1942-га яго аператыўная група, якая складалася са спецыяльна падрыхтаваных байцоў, перайшла праз лінію фронту на тэрыторыю Беларусі. Галоўныя задачы — разведка і дапамога мясцоваму насельніцтву ў арганізацыі партызанскага руху. У Расійскім дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве захоўваецца звычайная агульны сылтэк, у якім Міхал Сідаравіч дакладна перадае абстаноку на акупаванай тэрыторыі Віцебскай і Баранавіцкай абласцей: звесткі ў лагеры ваеннапалонных у Палацку, катанні мірнага насельніцтва, медыцынскія даследы над зняможымі дзеткамі Палацкага



даслапа ў Маскву. Подлік на звароце амаль сцёрся, аднак эксперты расшыфравалі: «Я, унтэр-афіцэр Франк Хаўз, сфартаграфавы каманданта гвардыі Сталіна, які не захачеў здавацца ў палон і на нашых вачах застрэліўся». Хто гэтыя саветскі афіцэр? Фота эмсіліці ў часопісе «Смена». І здарылася тое, што і павіна было здарыцца: на публіцыю адкунуўся былы камсорг заставы, мінчанін Мікалай Рыгоравіч Раслякоў. «Я іх адразу пазнаў! Гэта нашыя чачвэртый гарнезаставы Богун, а за ім, забіты, памаранчавы Паша, дні за два да пачатку вайны ён прыбыў да нас...».

Расказаў Мікалай Раслякоў і пра сябе, пра свайго ваеннага канцэптніка, пабег з палону, доўгі шлях на радзіму. У маі 1942-га разам з таварышамі арганізаваў партызанскі атрад на тэрыторыі Капыльскай і Уздзенскага раёнаў. Пры злучэнні з Чырвонай Арміяй атрад імя Д.А. Фурманова пад камандаваннем Раслякова ўдзельнічаў у разгоне нямецкіх войскаў паміж Мінскам і Дзяржынскам. Пасля вызвалення Мікалай Рыгоравіч застаўся тут жа, кіраваў Дзяржынскім райвыканкамам, працаваў на іншых адказных пасадах. Пры сустрэчы з Вячаславам Баярскім перадаў яму ўспаміны, змешчаныя ў кнізе «Правільная «няправільная» вайна». І яна, гэтая кніга — не толькі глыбокае даследаванне, але і прыклад надзвычай павялівага стаўлення да сваіх герояў, падзей гісторыі, чого сёння, на жаль, некаторым бракуе.

Марыя АНДРУКОВІЧ

ПАД СТРАЛОЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Да нас наступае вялікая колькасць зваротаў грамадзян, якія просяць растлумачыць некаторыя моманты эксплуатацыі вежавых кранаў на аб'ектах будаўніцтва. І гэта цалкам зразумела: страла крана знаходзіцца над месцамі перамяшчэння людзей, выклікаючы ў іх пачуцці трывогі. Яны дакументальна фіксуюць магчымыя парушэнні і патрабуюць разабрацца. Нават даводзіцца сустракаць у некаторых лістах рэмаркі, што з кранаў рэгулярна падаюць грузы і гэта прыводзіць да чалавечых ахвяр, — гаворыць начальнік упраўлення нагляду бяспекі пад'ёмных збудаванняў і атракцыйнаў Дзяржпрамнагляду Пётр Клімко.

Як павінен працаваць кран?

— Работу крана на любой будоўлі рэгламентуюць тры дакументы. Гэта «Правілы ўстаноўкі і бяспечнай эксплуатацыі грузавых кранаў», а таксама праект арганізацыі будаўніцтва і праект вытворчасці работ. Акрамя таго, існуе агульны тэхнічны кодзек устойлівай практыкі «Бяспека працы ў будаўніцтве». Менавіта ў ім і разгледжаны пытанні ўсталявання зноў бяспекі ад сетак і паветраных ліній электраперадач, месцаў руху гародскага транспарту і пешаходаў пры перамяшчэнні грузаў з дапамогай крана. Тут жа зазначу, што нейкай адзінай універсальнай лічбы на ўсе выпадкі не існуе — яна змяняецца ў залежнасці ад вышыні крана, — тлумачыць Пётр Клімко.

Перад тым, як кран пачае працаваць, ён у абавязковым парадку праходзіць поўны тэхнічны агляд, які праводзіцца з трыма мэтай. Трэба ўпэўніцца аб тым, што сам кран і яго мантаж адпавядае вышэйзгаданым правілам. Кран павінен

знаходзіцца ў стане, які забяспечвае яго бяспечную працу. Прычым, гэты стан неабходна падтрымліваць уладальніку. У прыватнасці, у правілах ёсць пункт аб абавязковым перыядычным аглядзе машыністам крана ўсіх вузлоў ды механізмаў. Арганізацыя нагляду і абслугоўвання грузавых кранаў таксама павіна адпавядаць нарматывам. Інспектар Дзяржпрамнагляду выдасць дазвол на працу крана толькі тады, калі яна будзе адпавядаць усім патрабаванням бяспекі для людзей.

Траўмы з-за падзення грузу адзначаліся толькі на будоўлях

Некаторыя кіраўнікі будаўнічых арганізацый кідуальнікі кранаў разважаюць па схеме: калі дазвол на працу крана выданы, — задача па выкананні правілаў тэхнікі бяспекі на гэтым выканана. Непасрэдна на будоўлях на нарматыўныя дакументы пачынаюць звяртаць увагу ўсё менш, і ў рэшце рэшт такая палітыка заканчваецца цяжкамі наступствамі. — Летась адбылося сутыкненне двух маставых кранаў пры адначасовай рабоце на адным пуці. — згадвае Пётр Клімко. — У выніку цяжка быў траўміраваны стропальшчык. Ён выконваў устаноўку і расстрапоўку жалезабетонных блокаў у паўпрыціп аўтамабіля. Загрузка блокаў адбывалася пры дапамозе аднаго з кранаў. Стропальшчык знаходзіўся побач з бортам, калі адбылося сутыкненне кранаў і блок, які знаходзіўся на вышыні 20–30 сантыметраў, хіснуўся і ўдарылі яго па нагах. З пераломамі рабочы дастаўлены ў бальніцу. — На іншым аб'екце пры перамяшчэнні маставым кранам траверсы для пад'ёму і перамяшчэння металічных формаў, якія выкарыстоўваюцца ў вытворчасці жале-



Фота: Аляксандр Кілічэўскі

Кран як флюгер

Пры моцных парывах ветру можна заўважыць, як страла крана вараочаецца ва ўсё бакі, нібы флюгер. Гэта таксама выклікае ў людзей лагічнае пытанне: а што будзе, калі яна абваліцца? — Пры рабоце крана абавязкова ўлічваецца ветравая нагрузка, — сцвярджае Пётр Клімко. — І яна часам дасягае такой сілы, што можа зламаць ці перавярнуць кран. Але гэта адбудзецца толькі тады, калі страла рухаецца не будзе. Менавіта таму, калі кран спынены, тормаз павароту стралы здымаецца, і

яна працуе па ветры. І сапраўды, яна мае шанцы часткова выйсці за межы будаўнічых пляцоўкі. Але гэта зусім не парушэнне, а, наадварот, забеспячэнне тэхнікі бяспекі.

Аднак гэта датычыцца выключна парожняй стралы. Груз жа можа праносіцца выключна да дазволенай зоны. Калі кран размяшчаецца поблізу жылых і адміністрацыйных будынкаў на дапушчальнай адлегласці, то ў праектах абавязкова запісана, што праносіць грузы ў іх бок забаронена. І калі груз неабходна кудысьці пакласці ў небяспечнай зоне, яго трэба апусціць на невялікую вышыню і падвесці энзу, каб ён не заваліўся і не нарабіў бяды.

Безумоўна, усіх рознагалосаў паміж забудоўшчыкамі і жыхарамі можна было б пазбегнуць, проста забараніць знаходжанне стралы без груза над праезнай часткай. Але будзем рэалістамі: тады наўрад ці можна будзе пабудоваць у гарадскіх умовах хоць адзін будынак. А на будаўніцтва шматпавяржковай на месцы старых хатак прыватнага сектара можа будзе забыцца назаўсёды. Хіба гэта лепш?

Валяр'ян ШКЛЕННІК.



Бразілія запрашае

Каля тэдня застаецца да старту адной з самых папулярных спартыўных падзей у свеце. Колькасьць глядачоў тэлетрансляцый чэмпіянату свету па футболе перавышае нават глядацкую аўдыторыю Алімпійскіх гульняў. Ужо другі раз у гісторыю мундыяль будзе праходзіць у Бразіліі. Дванаццаць стадыёнаў прымуць лепшых гульцоў свету з 12 чэрвеня па 13 ліпеня. У гэтым годзе прызвывы фонд турніру быў павялічаны на 37% і склаў прыкладна 576 млн. долараў. Пераможца будзе ўзнагароджаны сумай у 35 млн. долараў.

Квіты на гульні былі падзелены па кошы на чатыры катэгорыі — ад «народнай» па 50 долараў да люксайв па 900 долараў. Самыя танныя білеты для пенсіянераў, студэнтаў і маламаёмных каштуюць 25 долараў, але гэтыя льготы не распаўсюджваюцца на замежнікаў. Матч адкрыцця пройдзе на «Арэне Карынціян» у Сан-Паўлу, а фінал — на стадыёне «Маракана» ў Рыа-дэ-Жанэйра.

Талісаман чэмпіянату стаў браўнсец **Фулека**. Ён жыве ў запарку Рыа-дэ-Жанэйра і карыстаецца цяпер вялікай папулярнасцю. Паглядзець на рэдкую жывёліну ўжывую за апошні час прыйшоў у тры разы больш людзей, чым звычайна.

Адфіцыны мяч першынства распрацавала кампанія Adidas. Назвалі яго **Brazuca**. Мяч упрыгожаны палоскамі сіняга, залатога і зялёнага колеру. Яны сімвалізуюць сабой папулярныя ў Бразіліі наручныя бранзалеты, якія, па традыцыйных уяўленнях, прыносяць поспех.

Імя было абрана падчас народнага галасавання. Brazuca — так у Бразіліі называюць суайчынікаў. Пры гэтым маюць на ўвазе наяўнасць у іх стаючых якасцяў землякоў — веселасці, добразычлівасці і таварыскасці.

Па традыцыі, у планетарным першынстве возьмуць удзел 32 каманды. Спачатку яны згуляюць групавы этап, затым плей-оф. Упершыню за ўвесь час уздзейнічаць чэмпіянату свету будзе зборная Босніі і Герцагавіны.

Па пранозах **Фабія Капэла**, фаварытамі чэмпіянату-2014 будуць чатыры каманды. «На мой погляд, галоўныя фаварыты чэмпіянату свету — Бразілія, Аргенціна, Германія і Калумбія».

Дагэтуль каманды 8 краін перамагалі на ЧС па футболе: Германія, Іспанія, Англія, Бразілія, Італія, Францыя, Уругвай і Аргенціна.

ЦІКАВЫЯ ФАКТЫ АБ ЧЭМПІЯНАТАХ СВЕТУ ПА ФУТБОЛЕ:

- Першы чэмпіят свету прайшоў у 1930 г. ва Уругвай і быў прымеркаваны да 100-годдзя незалежнасці дзяржавы.
- Першынство свету па футболе носіць афіцыйную назву *Кубак свету ФІФА*.
- ФІФА абганяе Міжнародны алімпійскі камітэт і ААН па колькасці членаў. Сёння ў ФІФА 209 членаў, і гэта больш, чым у Міжнародным алімпійскім камітэце і ААН. ФІФА ўтварылі восем дзяржаў: Галандыя, Швейцарыя, Данія, Бельгія, Францыя, Швецыя, Іспанія і Германія. Немцы не з'явіліся на сустрэчу, але сваё рашэнне перадалі па тэлеграфу.
- ПАР была першым членам ФІФА не з Еўропы.
- Замены гульцоў у 1930 годзе былі забаронены — дазвалялася толькі мяняць варатара. Аднак у матчы Румынія — Перу, па афіцыйных даных ФІФА, адбылася першая замена. Дэметрыя Нейра на 80-й хвіліне наступіў сваё месца Радрыгу Лісарду Нуэ.
- Гулец Уругвайскай зборнай Эктар Кастра стаў адным з самых запамінальных за ўвесь час ЧС. У фінале першынства ў 1930 годзе ён змог забіць апошні гол, дзякуючы чаму зборная Уругвая стала чэмпіёнам. Прычым гуляў ён з адной рукой.
- Зборная ЗША назаўжды ўвайшла ў гісторыю чэмпіянату свету як каманда, якая правяла тры матчы, выкарыстоўваючы ў іх толькі 11 футбалістаў.
- Больш за ўсё перамог на мундыялях у Бразіліі — 5, у Італіі — 4 і 3 — у Германіі.
- Тры разы чэмпіёнам свету станавіўся толькі легендарны Пеле. Ён стаў самым маладым гульцом, які выступаў у фінальным матчы чэмпіянату свету (яму было 17 гадоў і 249 дзён). Самым узроставым гульцом першынства з'яўляецца Ражэ Міла з Камеруна (яму было 42 гады і 39 дзён).
- Бразілія — адзіная краіна, якая не прапусціла ніводнага чэмпіянату свету па футболе.
- Упершыню ў гісторыі чэмпіянату свету брат гуляў супраць брата ў 2010 годзе ў ПАР: паўабарона зборнай Гань Кевін-Прынс Баатэнг супраць абароны зборнай Германіі Жэрма Баатэнга.
- На суветным футбольным першынстве 1994 года каманда зборнай Балгарыі была адзінай, прызішчы ўсіх гульцоў якой заканчваліся аднолькава — на «-ов».
- Самы хуткі гол на ЧС па футболе быў забіты на 11-й секундзе гульцом зборнай Турцыі Хаканам Шукюрам у вароты зборнай Паўднёвай Карэі (3:2) на ЧС-2002.
- Абарона зборнай Францыі Ларан Блан забіў першы «залаты гол» у гісторыі чэмпіянату свету па футболе.
- У Грэнландыя не можа ўступіць у ФІФА, таму што на востраве расце замалда мала травы.
- У 1950 годзе зборная Індыі па футболе знялася з чэмпіянату свету пасля таго, як ФІФА забараніла Індыяцам гуляць з босымі нагамі.
- Зборная Нарвегіі па футболе — адзіная з усіх каманд, якія гулялі са зборнай Бразіліі і ні разу не прайграла ёй. У чатырох матчах нарвежцы двойчы выйграў у бразільцаў і двойчы была нічыя.
- Гаспадары турніру выйграў 6 з 19 чэмпіянату свету.
- Лепшым бомбардзірам фінальнага турніру ЧС з'яўляецца бразілец Роналду — 15 галоў.
- Найбольш матчаў на мундыялі правёў Лотар Матэус — 25 пад'ядкаў.

Падрыхтавала **Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ**.

ФУТБОЛЬНЫ МЕСЯЦ У КАЛЕНДАРЫ

Чэмпіят свету па футболе, што адбудзецца ў Бразіліі з 12 чэрвеня па 13 ліпеня, прыйдзе і на тэлеэкраны беларусаў. **Белтэлерадыёкампанія**, як уладальнік выключных правоў на арганізацыю тэлетрансляцый, аб'ячае асвятліць спартыўныя падзеі максімальна поўна.

«Усе 64 матчы чэмпіянату мы пакажам у прамым эфіры па трох каналах: «Беларусь 1», «Беларусь 2» і «Беларусь 5», — аб'ячае кіраўнік спартыўнага тэлеканала Павел Булацкі. Акрамя таго, на працягу ўсяго месяца «Беларусь 1» і «Беларусь 2» прадставяць штодзённым спецыяльным выпускам праграмы «Час футбола. Рыа-2014», у якіх каментары і футбольныя спецыялісты разгледзяць мінулыя матчы і абмяркоўваюць наступныя. Таксама агляды матчаў, якія ўжо прайшлі, можна будзе ўбачыць кожную раніцу на «Беларусь 5» і кожны вечар — на «Беларусь 2». А дадаткова пра самыя цікавыя і захвальныя моманты чэмпіянату распавядуць журналісты АТН у выпусках навін і сюжэтах праграм «Панарамы» і «Галоўны эфір». Стадыён плей-оф у прамой трансляцыі глядачы убачаць у эфіры тэлеканалаў «Беларусь 1» і «Беларусь 2» а 19-й і 23-й гадзіне, адпаведна.

Як распавялі «Звяздзе» ў прэс-службе Белтэлерадыёкампаніі, на трансляцыях матчаў чэмпіянату свету па футболе будуць працаваць 8 каментарыяў, срод якіх мэтры эфіру, так і свежыя кадры: Уладзімір Навіцкі, Павел Барануа, Сяргей Новікаў, Аляксандр Цячэкоўскі, Мікалай Хадасевіч, Аляксандр Дзмітрыев, Сяргей Мацкевіч і Уладзіслаў Татур.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	4.1	456160.1	412171.2
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	4.2	125457.5	9531.0
4	Средства в Национальном банке	1103	4.3	829050.5	1079737.2
5	Средства в банках	1104	4.4	1433670.1	1811192.0
6	Ценные бумаги	1105	4.5	2218308.8	1458115.7
7	Кредиты клиентам	1106	4.6	13907709.8	11179917.7
8	Производные финансовые активы	1107	4.7	38.3	158.1
9	Инвестиции в зависимые юридические лица			15404.0	13970.8
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108	4.8	149.4	149.4
12	Основные средства и нематериальные активы	1109	4.9	1159689.3	778812.7
13	Имущество, предназначенное для продажи	1110	4.10	5044.9	0.9
14	Деловая репутация			-	-
15	Прочие активы	1111	4.11	365008.1	349612.9
16	ИТОГО АКТИВЫ	11		20402810.8	17093372.9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2013 год

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
1	Процентные доходы	2011		2008490.1	1530248.0
2	Процентные расходы	2012		1080301.1	838018.4
3	Чистые процентные доходы	201	5.1	928189.0	692229.6
4	Комиссионные доходы	2021		520372.3	336750.5
5	Комиссионные расходы	2022		145276.1	91310.4
6	Чистые комиссионные доходы	202	5.2	375096.2	245440.1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	5.3	(344.8)	534.8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	5.4	23839.1	177.3
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5.5	48310.5	121479.9
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	5.6	(19710.4)	(73106.1)
11	Чистые отчисления в резервы	207	5.7	220102.3	117344.8
12	Прочие доходы	208	5.8	271094.9	365715.8
13	Операционные расходы	209	5.9	746898.6	643018.2
14	Прочие расходы	210	5.10	114944.2	82720.0
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		544739.4	509388.4
16	Налог на прибыль	212		103982.8	73382.4
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		440756.6	436006.0
18	Базовая прибыль на простую акцию			38	41
19	Разводненная прибыль на простую акцию			38	41
20	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			958.3	4726.9
21	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
22	Итого прибыль (убыток)			441714.9	440732.9
23	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации-банку			422412.4	418334.0
24	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)			19302.5	22398.9

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ об изменении капитала за 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	Символ	Уставный фонд	Земельный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку	Доля неконтролирующих акционеров	Всего капитал
1	Остаток на 1 января 2012 года	3011	758464.0	-	65323.1	197722.2	376753.0	1399262.3	50139.6	1448401.9
2	Изменение статей капитала, в том числе:	3012	415611.0	-	180103.8	258194.8	118087.7	971997.3	(31090.9)	940906.4
2.1	Совокупный доход	30121	-	-	-	440732.9	148897.0	589629.9	19334.6	608964.5
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	-	180106.9	(180106.9)	-	-	-	-
2.3	операции с учредителями (участниками):	30123	415611.0	-	-	-	-	415611.0	(17845.8)	397765.2
2.4	вносится в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	415611.0	-	-	-	-	415611.0	-	415611.0
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	-	-	-	-	-	-	(17845.8)	(17845.8)
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	прочие изменения	30126	-	-	(3.1)	(2431.2)	(30809.3)	(33243.6)	(32579.7)	(65823.3)
3	Остаток на 1 января 2013 года	3013	1174075.0	-	245426.9	455917.0	494840.7	2370259.6	19048.7	2389308.3
4	Изменения, произошедшие в количественном составе участников группы		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 1 января 2013 года	3011	1174075.0	-	245426.9	455917.0	494840.7	2370259.6	19048.7	2389308.3
5	Изменение статей капитала, в том числе:	3012	-	-	41430.8	420867.6	124232.2	586530.6	589.8	587120.4
5.1	Совокупный доход	30121	-	-	-	441714.9	144815.7	586530.6	19302.5	605833.1
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	-	41430.8	(41430.8)	-	-	-	-
5.3	операции с учредителями (участниками):	30123	-	-	-	-	-	-	(20761.8)	(20761.8)
5.4	вносится в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	-	-	-	-	(20761.8)	(20761.8)
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	прочие изменения	30126	-	-	-	20583.5	(20583.5)	-	2049.1	2049.1
6	Остаток на 1 января 2014 года	3013	1174075.0	-	286857.7	876784.6	619072.9	2956790.2	19638.5	2976428.7

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимой Аудиторской организации

ИООО «Эрнст энд Янг» по публикуемой годовой консолидированной отчетности ОАО «БелВЭБ», его дочерних организаций и зависимого юридического лица как банковского холдинга, подготовленной по итогам деятельности за 2013 год

Г-ну Каллауру Павлу Владимировичу
Председателю Правления ОАО «БелВЭБ»

Акционерам, Наблюдательному совету и Правлению ОАО «БелВЭБ»
Национальному банку Республики Беларусь

Мы провели аудит прилагаемой публикуемой годовой консолидированной отчетности Открытого акционерного общества «Белнешэко-нобанк», его дочерних организаций и зависимого юридического лица как банковского холдинга (далее «Банк»), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса на 1 января 2014 года, соответствующих консолидированных отчетов о прибыли и убытках, об изменении капитала и о движении денежных средств за год по указанной дате.

Данная публикуемая годовая консолидированная отчетность составлена на основании годовой консолидированной финансовой отчетности Банка с целью ее обязательной публикации, в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 января 2013 года № 19 «Об утверждении Инструкции о раскрытии информации о деятельности банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и банковского холдинга». Годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 октября 1994 г. № 3321-ХІ «О бухгалтерском учете и отчетности», Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2005 года № 283 «О ведении бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь» с изменениями и дополнениями, Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», «Инструкцией о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе», утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15, с изменениями и дополнениями, и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»).

Согласно критериям, определенным Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении инструкции по составлению консолидированной финансовой отчетности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь», годовая консолидированная финансовая отчетность Банка как банковского холдинга на 1 января 2014 года включает финансовую информацию ОАО «БелВЭБ», его дочерних организаций и КСАО «Международной энергетической центр», УСП «Белнешэстрах» и ЗСАО «Внешэкономстрой» ООО, а также зависимого юридического лица ЗАО «Сивельга».

Ответственность руководства за годовую консолидированную финансовую отчетность и публикуемую годовую консолидированную отчетность

Руководство Банка несет ответственность за подготовку и предоставление годовой консолидированной финансовой отчетности и

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2013 год	2012 год
17	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
18	Средства Национального банка	1201	4.12	250077.1	311495.2
19	Средства банков	1202	4.13	10177834.7	8270411.4
20	Средства клиентов	1203	4.14	6540470.8	5464897.4
21	Ценные бумаги, приобретенные банком	1204	4.15	18224.8	-
22	Производные финансовые обязательства	1205	4.16	45.0	655.2
23	Прочие обязательства	1206	4.17	439729.7	324171.9
24	ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	120		17426382.1	14704064.6
25	КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211	4.18	1174075.0	1174075.0
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213		286857.7	245426.9
29	Фонд переоценки статей баланса	1214		619072.9	494840.7
30	Накопленная прибыль	1215		876784.6	455917.0
31	Всего капитал, принадлежащий головной организации-банку			2956790.2	2370259.6
32	Доля неконтролирующих акционеров			19638.5	19048.7
33	ВСЕГО КАПИТАЛ	121		2976428.7	2389308.3

ВЕТРАГЕНЕРАТАР... СВАІМІ РУКАМІ



Жыхар вёскі Новыя Паддубы Шчучынскага раёна Матэус СІНКЯВІЧУС сваімі рукамі сабраў і ўсталяваў у сябе на участку ветрапарк. У якасці назапашальніка энергіі прыставаў старыя акумулятарныя батарэі, з дапамогай каробкі перадач ад «Волгі» кантралюе хуткасць кручэння генератара. 16-метровы ветрагенератар пры добрым ветры вырабляе 5 кВт. Цяпер Матэус Сінкявічус працуе над павелічэннем магутнасці ветранай электрастанцыі да 18 кВт, каб з яе дапамогай абаграваць майстэрні.

■ Інфарм-укол

ПРАЦА, СТОП! Я БУДУ ПАЦЯГВАЦЦА

У празмернай стаменасці інавата не сама праца, а няправільны ражым працы і адпачынку. Вельмі важны момант — умненне расслабляцца.

Паводле слоў намесніка галоўнага ўрача 3-й цэнтральнай раённай клінічнай паліклінікі Мінска Ларысы ДЗЯНІСАВАЙ, калі вы фанатычна сядзіце за камп'ютарам не адну гадзіну, то можаце пасадзіць зрок, сапсаваць постаць, нажыць галаўны боль. Так што абавязкова пасля кожнай гадзіны працы рабіце перапынак хвілін на 15. Але! Некаторыя, можа, і робяць гэты перапынак, аднак усё роўна застаюцца на месцы: накіроўваюць сваю ўвагу на камп'ютарныя гульні або сацыяльныя сеткі. Гэта не адпачынак. Трэба хоць бы спусціцца па лесвіцы і зноў падняцца. Паддзіце да акна, паглядзіце на вулічны пейзаж.

Падчас інаша перапынку выканаце некалькі простых практыкаванняў. Напрыклад, узніміце рукі і энергічна патрапіце кісямі. Сядзячы, пакрыўце ступнямі спачатку ў адным, а пасля ў другім напрамку. Устаньце,

пацягнуцеся ўверх, нібыта хочаце крапуцца стогі. Паварочайце плячыма назад і наперад. Некалькі разоў прысядзьце. Усім корпусам зрабіце плавныя павароты налева і направа. Выдатны адпачынак — рытмічныя танцы! Нават 5-7 хвілін такой размянкі дадуць заряд бадрасці і стымул да новых працоўных подзвігаў.

Калі ў офісе не шумна і не шматлюдна, дапаможа рэлаксацыя. Заплюшчыце вочы, расслабце мышцы і глыбока ўдыхніце праз нос. Далічыце да дзесяці і павольна выдыхніце. Можна ўявіць сабе ў садзе, што цвіце, на беразе возера. Паўтарыце — і адчуеце прыемны спакой.

Яснасьць думак дапаможа аднавіць лёгкі масаж галавы. Уявіце, што ваша плячэрня — гэта раскошка. Прычышце сябе абедзюма рукамі ад ільба да патыліцы і ад адной скроні да другой — 20-30 разоў. Пасля памасіруйце пальцамі галаву, як быццам вы яе мыеце. Асобна кругавымі рухамі ўказальных, сярэдніх і безыменных пальцаў прайдзіцеся па скронях.

Падчас працы за камп'ютарам нярэдка пакутуюць вочы. Калі зрок падае, абавязкова звярніцеся да ўрача. А для прафілактыкі рабіце гімнастыку для вачэй. Паглядзіце даліна на заплюшчаныя вачэй і патрымайце пару хвілін. Далей 6-7 разоў моцна зажмурыце і шырока расплюшчыце вочы. Пасля перавадыце позірк наверх, уніз, направа, налева, паварочайце вачыма ў адным і другім напрамку. Секунд 30 часта памірагайце. Паглядзіце некалькі разоў на блізкаму вам кропку, а пасля праз акно на далёкі пейзаж. Гледзячы на ўказальны палец, адвядзіце яго ад кончыка носа на адлегласці выцягнутай рукі і вярніце назад. Зрэшкі павіны сысціся як падчас касавокасі. Паўтарыце 5-6 разоў. Можна таксама малавваць вачыма восьміркi.

Часцей праветрывайце пакой. Ваш мозг будзе насыцца кіслародам, а значыць, працаваць будзе лягчэй. На працягу дня піце чыстую ваду (не менш за літр) — яна будзе выводзіць з арганізма таксіны.

Святлана БАРЫСЕНКА

ІОО «Зомек Інвестмент»

сообщает о следующих **ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ** объекта долевого строительства **Застройка в границах пр. Независимости — границы ландшафтно-рекреационной зоны 85ЛР1 — ул. Скорины — продолжение ул. Калиновского (проектируемой). Жилые дома №№ 6, 7, 11, 21,**

опубликованной в газете «Звезда» от 16.04.2011 № 71: Место нахождения (юридический адрес) застройщика: 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д. 4, пом. 165, ком. 2, телефон: 269-32-60. Режим работы: понедельник — пятница: с 8.30 до 17.30, обед: 13.30-14.30, выходные дни: суббота, воскресенье. Отдел продаж расположен в мобильном офисе на территории застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой. Режим работы отдела продаж: понедельник — пятница: с 8.30 до 20.30, суббота — 10.00-20.00, без обеда.

Многоквартирный дом № 21 (по генплану) 11-этажное (с учетом цокольного этажа) 3-секционное здание с монолитным железобетонным каркасом и наружными ограждающими конструкциями из блоков ячеистого бетона. Высота типового жилого этажа принята 3 м. Проектом предусмотрено цокольный этаж высотой 3,1 м, в котором имеются технические помещения для обслуживания домов, а также помещения общественного назначения.

В каждой секции предусмотрен лифт. Все квартиры и помещения общественного назначения запроектированы со «свободной планировкой», каждая квартира имеет летнее помещение (остекленную лоджию, либо открытую лоджию увеличенных габаритов). Внутренняя отделка: - в местах общего пользования по стенам выполняется декоративная штукатурка с последующей покраской, полы — керамическая плитка, потолки — акриловая покраска; - в жилых помещениях, кухнях, прихожих, внутриквартирных коридорах по стенам — улучшенная штукатурка, полы — выравнивающая стяжка. Наружная отделка: декоративная штукатурка с последующей покраской атмосферостойкими красителями. Окна — из профиля ПВХ, стеклопакет. Остекление лоджий — рамы из профиля ПВХ с одинарным остеклением.

Для привлечения физических и юридических лиц к строительству по договорам создания объекта долевого строительства предлагаются квартиры стоимостью за 1 кв. м. в белорусских рублях в сумме эквивалентной 3500 долл. США, помещения общественного назначения стоимостью за 1 кв. м. в белорусских рублях в сумме эквивалентной 4000 долл. США.

Технико-экономические показатели Этажность — 11; Количество секций — 3; Количество квартир — 103; Общая площадь жилого здания — 8726,3 кв. м.; Общая площадь квартир жилого здания — 7623,9 кв. м.; Общая площадь встроенных помещений — 805,3 кв. м.; Начало строительства — май 2014 г. Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию — июнь 2015 г.

Застройщиком получены: - решение Минского городского исполнительного комитета № 1186 от 07.05.2014 г.; - свидетельство (удостоверение) № 500/1473-2179 у государственной регистрации создания земельного участка; возникновения права собственности Республики Беларусь на земельный участок, правообладатель — Республика Беларусь; возникновения прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок (право временного пользования), правообладатель — юридическое лицо, резидент Республики Беларусь иностранное общество с ограниченной ответственностью «Зомек Инвестмент»; - экспертное заключение РУП «ПЛАВГОСТРОЙСПЕРТИЗА» № 199-15/11 от 14.04.2011 г. (продлено РУП «ПЛАВГОСТРОЙСПЕРТИЗА» до 31.12.2014 г., исх. № 01-09/2763 от 16.04.2014 г.); дополнение № 352-15/141 от 18.04.2014 г.; - выданное 19.05.2014 г. органом государственного строительного надзора разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-206Ж-017/14; - договор генерального строительного подряда № 7-03-21Д/ЗН от 07.03.2011 г., заключенный с ИОО «ДАНА АСТРА».

С планировкой квартир, встроено-пристроенных помещений и ходом работ по строительству можно ознакомиться в мобильном офисе компании, расположенном на территории застройки «Маяк Минска» за Национальной библиотекой. **Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-029-5-000-840 (841, 844, 877), 8-044-768-81-13 (14), 8-044-746-18-96, 8-044-540-17-63 (64), 8-044-5-00-541, 8-044-505-20-04.**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» 16 июня 2014 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70 (конференц-зал) **Повестка дня собрания:** 1. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2013 год. **Начало работы собрания в 12.00. Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.50.**

Наблюдательный совет **ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш»** УНП 500021638

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНА по продаже комплекса зданий и сооружений по адресу: г. Волковыск, ул. Советская, 64, назначенном на 12.06.2014 г. Извещение о проведении аукциона было размещено в газете «Звезда» от 10.05.2014 г. УНП 500833225

Извещение о проведении 20 июня 2014 года ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов (наименование продаваемого имущества)	Самолет «CESSNA CITATION X», девятиместный, с двумя турбопоршневыми двигателями, серийный номер 750-0300, регистрационный номер OE-NAC, 2009 год выпуска, цвет белый с красным
Начальная цена	3 230 924 000 белорусских рублей
Сумма задатка	3 400 000 000 белорусских рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22

*** Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) документации.** Местонахождение продаваемого имущества — территория аэропорта «Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обремененного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, заявившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона. Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель — УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.

Аукцион проводится 20 июня 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 05.06.2014 по 18.06.2014 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам — до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22; (017) 327-48-36 — УП «Минский городской центр недвижимости»

Утерянный бланк строгой отчетности, полис формы 2РН серия КЕН №0029644 считать недействительным. УНП 100985903

РУП «Белпочта» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ

по выбору генподрядной строительной организации для выполнения ремонтно-строительных работ на объекте «Текущий ремонт отделения почтовой связи №28 по ул. Маяковского, 164 в г. Минске». Процедура переговоров состоится «06» июня 2014 года в 10.00 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. Контакты для получения дополнительной информации: отдел капитального строительства — тел. 293 55 29, 293 55 28. УНП 101015738

Предложение о покупке акций «МШФ «НАДЭКС» ОАО

Полное наименование и местонахождение Покупателя акций: Общество с ограниченной ответственностью «БондАльянс-М», Республика Беларусь, г. Минск, д. 5, корпус 2, помещение 305, кабинет 9. Тел. +375 17 265 12 93. **Брокер покупателя:** Общество с ограниченной ответственностью «Андес Капитал», г. Минск, ул. Я.Чечота, 28, пом. 35. **Полное наименование и местонахождение эмитента, акции которого покупаются:** Мозырьская швейная фабрика НАДЭКС открытое акционерное общество, 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Пролетарская, дом 51. **Количество акций, которое намеревается приобрести Покупатель:** 16 591 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто одну) штуку простых (обыкновенных) акций. **Цена приобретения акций:** 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) белорусских рублей за одну акцию. **Сроки, форма и порядок оплаты акций:** оплата будет производиться денежными средствами в белорусских рублях безналичным перечислением на счет брокера-продавца в день заключения сделки согласно требованиям расчетно-клиринговой системы ОАО «БВФБ». **Место совершения сделок:** ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», г. Минск, ул. Сурганова, 46а. **Дата начала покупки акций:** «16» июня 2014 года. **Дата окончания покупки акций:** «17» июля 2014 года. УНП 192128650

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 17 июня 2014 года ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже объекта недвижимости

Продавец, юридический адрес: Открытое акционерное общество «Жлобинская швейная фабрика», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 17, тел. (02334) 2 26 90

№ лота	Наименование объекта (лота)	Краткая характеристика и адрес объекта (лота)
1	Двухэтажное изолированное нежилое помещение, инв. № 320/D-29112	Назначение: помещение неустановленного назначения. Общая площадь: 359,3 кв.м.
	Адрес объекта	г. Жлобин, ул. Петровского, 17-3В
	Начальная цена продажи объекта (лота) с НДС	1 022 400 000 белорусских рублей
	Задаток	500 000 белорусских рублей

Аукцион состоится 17 июня 2014 года в 11-00 по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45, 2-й подъезд. Организатор торгов — Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, Петровского, 45, 2-й подъезд. Возможность ознакомиться с объектом предоставляется продавцом в срок по 12 июня 2014 года включительно. Желающим участвовать в аукционе необходимо в срок по 12 июня 2014 года 9-00 до 17-00 по рабочим дням представить в адрес организатора аукциона необходимый пакет документов.

Телефоны организатора аукциона для справок: (02334) 2 18 18, 3 14 08. Объявления о проведении предыдущего аукциона были опубликованы в газете «Новый день» № 10 (12008) от 07.02.2014 года, «Звезда» № 24 (27634) от 08.02.2014 года.

Полный текст извещения о проведении повторного аукциона размещен на сайте Жлобинского райисполкома gisp.gov.by.

Полное наименование и место нахождения	Открытое акционерное общество «Полесьежестрой» г. Брест, ул. Кижэвтава, 60
Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются	Открытое акционерное общество «Полесьежестрой» г. Брест, ул. Кижэвтава, 60
Цель приобретения акций	Последующее аннулирование и уменьшение уставного фонда
Количество акций, которое намеревается приобрести покупатель	15000 (Пятнадцать тысяч) штук
Цена, по которой покупатель намерен приобрести акции	61 000 (Шестидесят одна тысяча) белорусских рублей за одну акцию с оплатой денежными средствами
Срок, форма и порядок оплаты акций	Путем перечисления денежных средств на счет продавца не позднее 90 банковских дней с момента заключения сделок купли-продажи акций пропорционально поданным заявлениям.
Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций	г. Брест, ул. Кижэвтава, 60
Дата начала и окончания срока представления предложений акционеров о продаже акций	с 09.06.2014 г. по 20.06.2014 г.
Дата начала и окончания покупки акций	с 23.06.2014 г. по 30.09.2014 г.
Контактный телефон	8 (0162) 23 71 14 УНП 200050191

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже капитального строения, находящегося в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 9 июля 2014 года

№ лота	Предмет аукциона (наименование объекта, его местонахождение, площадь)	Начальная цена предмета аукциона, бел. руб. (без учета НДС)	Размер задатка, бел. руб.	Характеристика объекта	Условия аукциона
1	Капитальное строение с инвентарным номером 700С-48189 объекта площадью 1 806,9 кв.м., расположенное в г. Могилеве, по ул. Заслонова, 22	6 424 000 000	321 200 000	2-этажное здание столовой с подвалом 1977 г. постройки. Фундамент — сборный железобетонный; стены — кирпичные, крупнопанельные; перекрытия — железобетонные; перегородки — кирпичные, крупнопанельные; крыша — мягкотканая оцинкованная; полы — плиточные, бетонные, мозаичные; проемы оконные — двойные, витражи, дверные — ДСП, флипантные. Имеется центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, лифты грузовые, радио, телефон.	Без условий

Аукцион состоится 9 июля 2014 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. Заявки принимаются ежедневно с 4 июня 2014 г. в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

Последний день приема заявлений и внесения задатка — «7» июля 2014 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона — 9 июля 2014 года с 14.00 до 15.00.

Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный комбинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражский, 2а, тел. (0222) 22-44-57, 25-34-98, 22-31-95. Организатор аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны — 22-21-78, 22-00-89. Площадь земельного участка — 0,4228 га для содержания и обслуживания столовой.

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в аукционе, подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются: - документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739, УНН 700008710 с отметкой банка;

- **юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь** — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; - **иностранным юридическим лицом** — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

- **иностранным индивидуальным предпринимателем** — легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; - **представителем юридического лица Республики Беларусь** — доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем); - **представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь** — нотариально удостоверенная доверенность; - **представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя** — доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица — также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, или заверенная выписка из реестра юридического лица, или трудового договора (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявления на участие в аукционе с приложением всех необходимых документов, внесенные в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе и получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления.

Индивидуальный предприниматель Варламов Денис Олегович ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ в форме открытого аукциона по продаже имущества

Наименование лота	Начальная цена лота (евро)	Шаг аукциона (евро)	Задаток (евро)	Расчетный счет для перечисления задатка
Башенный поворотный кран LIEBHERR тип 32 TT (1 шт.)	121 400	6 070	12 140	р/с 3013016539006 в ЗАО «Белсисбанк», г. Минск, ул. Я. Купалы, 25, РКЦ № 9, код 175

Организатор торгов: Индивидуальный предприниматель Варламов Денис Олегович, зарегистрирован в ЕГР за № 191665396, проживающий по адресу: 220012, г. Минск, пер. Калининградский, д. 8, кв. 48. **Местонахождение предмета торгов:** г. Минск. **Торги состоятся 07.07.2014 в 11.00 по адресу:** г. Минск, ул. Сурганова, д. 43, пом. 20.

Заявки на участие в торгах принимаются по вышеуказанному адресу до 03.07.2014 г. Дополнительную информацию о порядке, условиях проведения торгов, предмете торгов можно получить по тел.: **+37529 6311223.** УНП 191665396

Утерянные бланки строгой отчетности ЗАО «Белнефтехтранс» серии ВР 2972208, 2972209, 2972210, 3281862, 2952043, 2952044, 2952045, 2952046, серии ВС 8553734, 8553751; квитанции 1 СУ серии КС 3819306, 4034621 считать недействительными. УНП 100782388

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска»

(во изменение ранее опубликованных в газете «Звезда» проектных деклараций от 15 ноября 2013 № 132, от 21 декабря 2013 года № 240)

Застройщик — Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 27.02.2014 № 190580553. **Место нахождения:** 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а. Тел./факс 204-67-99, 399-53-94, 252-32-18. **Режим работы** — 8.45 — 18.00, обед 13.00 — 14.00; пятница 8.45-16.45, выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о проекте. Реализация проекта осуществляется на основании акта выбора места размещения земельного участка для строительства объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями административного, торгового-бытового назначения, гараж-стоянками и фирменным магазином-салонном ИПД «Издательство «Бел-бланкава» по ул. Я. Мавра, 32А» (1-й пусковой комплекс — 2-секционный жилой дом (21—23-этажные секции №№ 3, 4), 2-й пусковой комплекс — 2-секционный жилой дом (17—21-этажные секции №№ 1, 2) и товарищество собственников, 3-й пусковой комплекс — 2-секционный жилой дом (17—19-этажные секции №№ 5, 6).

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта долевого строительства:

1-й пусковой комплекс: для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 5 трехкомнатных квартир (260, 256, 252, 248, 244) площадью 92,5 кв.м; при строительстве трехкомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади составляет 12 938 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 1-го пускового комплекса — ноябрь 2014 года.

2-й пусковой комплекс: для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 7 двухкомнатных квартир (269, 305, 309, 313, 389, 377, 369) площадью 69,1-69,3 кв.м; при строительстве двухкомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади составляет 13 972 000 белорусских рублей; при строительстве однокомнатной квартиры цена 1 кв.м общей площади составляет 14 800 000 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 2-го пускового комплекса — январь 2015 года.

Цена 1 кв. метра общей площади квартиры в 1-ом и 2-ом пусковых комплексах на дату опубликования проектной декларации сформирована с учетом прогнозных индексов цен в строительстве (в расчете не учтены затраты Заказчика на охрану объекта, отопление здания за период от сдачи дома в эксплуатацию до заселения дома, не входящие в свободный сметный расчет, но относимые на стоимость строительства, которые будут выставлены дольщикам по факту произведенных затрат). С планировкой квартир и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер. 64а, каб. 101, 102, тел. 399-53-94, 252-32-18.

Для заключения договора необходимо: - личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться договор; - быть готовым оплатить в течение 5 рабочих (банковских) дней с даты регистрации договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУК

Далягляд

«НАМ МОЖНА ВУЧЫЦЦА Ё ІХ АДПАЧЫВАЦЬ»

ПРА ВЕНЕСУЭЛЬСКІЯ ТРОПІКІ, ДЗЯЎЧАТ З СІЛІКОНАМ І АМАЛЬ БЯСПЛАТНЫ БЕНЗІН

Раман Паддубны правёў сваё дзяцінства і пачаў прафесійную дзейнасць у Маладзечне, аднак ці то сонца, ці то грошай на радзіме яму было мала. Таму і вырашыў аднойчы змяніць усё і паехаць працаваць за мяжу. Ён знайшоў вакансію ў інтэр-наце, даслаў сваё рэзюме, прайшоў гутарку і быў залічаны майстрам на будоўлю ў Венесуэле (асноўным патрабаваннем быў вопыт працы ў гэтай сферы). Прабыўшы там амаль год і атрымаўшы 38 дзён адпачынку, ён прыехаў дадому. Карэспандэнт «Звязды» сустрэлася з Раманам, каб даведацца, ці даспадобы яму такая перамена жыцця, і ўвогуле распытаць пра дружалюбную нам краіну. Дарэчы, малады чалавек адзначыў, што папрацаваўшы там гады тры, разлічвае набыць сабе кватэру ў родным горадзе.



3-за смуглай скуркі і цёмнымі вачэй Раман ПАДДУБНЫ падобны на мясцовага жылара.

«Дажды ішлі тыднямі, таму ніхто не працаваў»

...Вы задаволены?

Чаму б і не? Паўгоддзя год у тропіках, дзе ёсць матчымавец добра адпачыць на Карыбах. Часам пабавіць волны час на астравах, якія знаходзяцца недалёка ад берага (гэта прыкладна 20 хвілін на лодцы), перад гэтым прагуляцца па адным са шматлікіх пірсав, выбіраючы сабе лодку з кіроўцам. А часам можна разам з некалькімі сябрамі ўзяць напрокат катар за 100 долараў на цэлы дзень і наладзіць шмат марской рыбы — напрыклад, вялізны тунюс...

А як прыстававалі да трапічнага клімату?

Спачатку такую гарачыню выносіць было надзвычай складана, але пасля я прывыклаўся. У Барынасе, што за 600 кіламетраў ад сталіцы, бліжэй да сярэдзіны кантынента, вельмі гарача, бо ён знаходзіцца ў ланцугу гор, каля падножжа Андаў. Штодзённая тэмпература ў сезон дажджоў дасягае 30-35 градусаў, часам даходзіць да 40. У Каракасе не так спякотна, бо ён знаходзіцца на узбярэжжы Карыбскага мора. Там больш гэта горны горад, размяшчаецца на ўзроўні 3000 метраў над узроўнем мора, таму раніцай, калі мы ідзем на працу, тэмпература прыкладна 17 градусаў, такая ж увечары, і толькі днём 30-35.

Патлумачце, што такое сезон дажджоў?

Калі я ад'язджаў у адпачынак, сезон дажджоў толькі пачынаўся, дождж ішоў прыкладна раз на тры дні, часам ліў паўгадзіны, часта проста імжыў. Аднак мясцовыя расказвалі, што раней было так, што дажджы ішлі цэлымі тыднямі, не перастаючы, таму ніхто не працаваў.

«Крычаць на іх нельга, прымушаць таксама»

Які ў вас рабочы графік?

Праца пачынаецца ў 7, але ўжо ў 6 гадзін нас забірае аўтобус, каб даставіць на мясца. Венесуэльскі персанал прыставае да сваіх абавязкаў у 7.30. Занятым нам у 17.30, мясцовыя — у 16.30 ці 17.00. Субота, нядзеля выходныя, але плануецца ўсе суботы зрабіць працоўнымі.

Што было найбольш нязвычайна, калі туды прыхалі?

Мяне здзівіў менталітэт венесуэльцаў: там людзі зусім палішням да ўсяго ставяцца. Яны больш любяць адпачываць, чым працаваць. Калі пачынаецца дождж, яны адразу перастаюць



Карыбскае мора.

СЁННЯ

Table with columns: Сонца, Усход, Захад, Даўжыня дня. Rows: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гродна, Брэст.



Фота Яўгена ПІСЦІКА


Месяц

Першая квадра 5 чэрвеня. Месяц у сузор'і Льва.

Імяніны

Пр. Софіі, Івана, Міхаіла, Паўла, Фёдара, К. Хельгі, Эмы, Караля, Францішка.

ЗАЎТРА



...у суседзях

Table with columns: Варшава, Кіеў, Рыга, Вільнюс, Масква, С.-Пецярбург. Rows: Temperature ranges for each city.

Выбіраем разам любімыя творы беларускай класікі

Часопіс «Польмя» распачаў цікавую акцыю. Рэдакцыя прапануе беларусам запіўніць анкету, назваўшы дзесяць сваіх самых любімых твораў дзесяці айчынных класікаў XX стагоддзя.

Прычым сем імёнаў пісьменнікаў (Колас, Купала, Багдановіч, Быкаў і іншыя) ў анкету ўключаны арганізатарамі, а тры можна дапоўніць самім. «Падказка сямі імёнаў з нашага боку не выпадае, — расказвае галоўны рэдактар часопіса Аляксей Бадак. — Без іх нельга ўявіць беларускую класіку XX стагоддзя. Але мы не маглі не ўлічыць, што для кагосьці яго самымі любімымі творамі з'яўляюцца са спадчынай іншых паэтаў, празаікаў альбо драматургаў, якіх за мінулы эпоху ў нашым прыгожым пісьменстве з'явілася не адна сотня. Дарэчы, пры жаданні можна назваць і не дзесяць твораў дзесяці пісьменнікаў, а два-тры, і яны могуць належаць аднаму аўтару. Абы гэта было шчыра. Галоўнае ж, каб адказаць на пытанне, якія творы айчыннай літаратуры беларусы лічаць сваімі самымі любімымі, нам трэба сабраць як мага больш запіўненых анкет ад людзей розных прафесій і рознага ўзросту. Як мага больш — гэта значыць, прынамсі, не адну тысячу».

Інтэрнэт-карыстальнікі могуць спамапаваць узор анкеты на сайце www.polya.lim.by, а пасля выслать на e-mail: polya@bk.ru.

Вінкі анкетавання рэдакцыя аб'яе падвесці восенню, пасля чаго наладзіць «круглы стол» з удзелам вядомых беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў, прысвечаны гэтай акцыі. Справаздача з «круглага стала» будзе надрукавана ў снежаньскім нумары часопіса «Польмя».

Аляксей МАЛІНОЎСКІ.

Вы таксама можаце запіўніць анкету проста зараз і даслаць яе на адрас: 220034, Мінск, вул. Захарова, 19. Рэдакцыя часопіса «Польмя».

Выдавецкі дом «Звязда» прэзентуе

3 «Польмам» у сэрцы

«Польмя-2014» — гэта новыя творы лепшых айчынных пісьменнікаў і невядома літаратурнага спадчына. Гэта архіўныя гістарычныя дакументы і дзённікі знакамітых суайчыннікаў. Гэта інтэрв'ю з цікавымі людзьмі і дыскусія на самым актуальным тэму культурнага жыцця краіны.

Чытаць на старонках часопіса апавесці «Прыгоды сарамлівага карэспандэнта» Віктара Гардзеева, «Паўночны вецер для спелых пладоў» Юрыя Станкевіча, «Атамізацыя» Васіля Гігевыча, «Закон захавання каханя» Зінаіды Дудзюк, а таксама невядомую аўтабіяграфічную апавесць Міколы Лобана «Паэма майго маленства» і вершы са спадчыны Югенія Янінчыц і Аляся Звонака. У бліжэйшых нумарах «Польмя» — дзённікі Язэпа Драздоўіча, лісты Якуба Коласа, Зоскі Верас, Уладзіміра Дубоўкі, Васіля Быкава і Янкі Брыля, артыкулы і эсэ Таццяны Шамякінай, Адама Мальдзіса, Вячаслава Рагоўшчы, Лады Алейнік, Аляся Марціновіча і Казіміра Камейшы. У рубрыцы «Галасы свету» часопіс прапануе прозу знакамітага сербскага пісьменніка Гарана Петравіча і апаваданы сучасных украінскіх аўтараў.

Table with columns: Number of copies, 1 мес., 3 мес., 6 мес. Rows: 74985 для індывідуальных падпісчыкаў, 00471 для настаўнікаў, 749852 для ведамасных падпісчыкаў, 00727 ведамасная падпіска для ўстаноў міністэрстваў адукацыі і культуры.

Афіша

Гурт «Аўра» запрашае на «звычайны еўрапейскі рок-канцэрт»

Ладзіць вялікае сольнае выступленне на пачатку лета, калі большасць суграмадзян больш цікаваць дачыня і адпускныя справы, — ідэя даволі рызыкавальная. Але гурт «Аўра», узадаўшы, што смеласць гарады бярэ, усё ж збірае сяброў і прыльнікаў 6 чэрвеня на канцэрт у сталічным Палацы прафсаюзаў.

Назву канцэрту даў хіт «Затрыма мяне», напісаны сямейным і творчым тандэмам кампазітара, прадзюсара Яўгена Алейніка і пазіткі, спявачкі Юліі Быкавай яшчэ ў 2010 годзе. «Што яшчэ прагучыць? — перапытвае Яўген Алейнік. — Магу дакладна сказаць, чаго не будзе: ніякіх «запрошаных гасцей», якія выступаюць даўжэй, чым сам віноўнік падзеі. Будзе толькі «Аўра», і мяркую, як і раней, мы здолеем сабраць залу без празвону прафсаюзаў заводу і іншых прадпрыемстваў. Планаваць выканаць абсалютна ўсё з рэпертуару гурта — усе любімыя нам і публікай хіты на рускай, беларускай і англійскай мовах, у тым ліку з адробай на «Еўрабачанне», плюс яшчэ некалькі прэм'ер. Адыграем цалкам «жывою». На сцэне будзе больш як 10 музыкантаў, а некаторыя песні аздобяць танцавальныя калектывы. А ў цэлым нічога такога звышнатуральнага — звычайны такі дабротны еўрапейскі рок-канцэрт з класным гукам і святлом».

Паўдзельніца ў «затрыманні» гурта можна будзе 6 чэрвеня а 19 гадзін. Квиткі коштам ад 260 да 410 тысяч рублёў яшчэ ёсць у касах Мінска.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК

АКЦЫЯ ЧАСОПІСА «ПОЛЬМЯ»

ТОП 10 ЛЮБІМЫХ ТВОРАЎ БЕЛАРУСКАЙ КЛАСІКІ*

Выбіраем разам 10 любімых твораў беларускай класікі XX стагоддзя! Сем імёнаў пісьменнікаў прапануе рэдакцыя, тры імені прапануеце вы!

Table with columns: Name, (назва твора). Rows: Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Іван Мележ, Васіль Быкаў, Іван Шамякін, Уладзімір Караткевіч, (імя аўтара), (імя аўтара), (імя аўтара).

*Калі ў вас няма любімага твора таго ці іншага пісьменніка, наспраць яго прозвішча пастаўце прычыну.

Даты Падзеі Людзі

1452 год — адбылося афіцыйнае заключэнне шлюбу князя Івана (будучага Івана III). У летапісе сказана: «женил князь великий Василий Васильевич сына своего великого князя Иоанна, у великого князя Бориса Александровича Тферского». Івану было 12 гадоў, Марыя Цярская — 10. Па паняццях таго часу нічога незвычайнага ў такім юным узросце маладых не было. Увага і бацькоў, і назіральнікаў, у тым ліку ў замежных дзяржавах, канцэнтравалася на палітычным сэнсе гэтага шлюбнага саюзу. Толькі што скончылася доўгая вайсковая вайна за маскоўскі пасада, якую Васіль Васільевіч вёў са сваімі сваякамі. Падчас барацьбы ён быў аслеплены, чаму і ўвайшоў у гісторыю з мнущай Васіль Цёмны, але ў рэшце рэшт атрымаў верх. Жаніцьбаі сына на царскай князёўне ён імкнуўся стабілізаваць становішча. Вярхі Цярскага княства імкнуліся да Літвы, ВКЛ жа імкнулася з дапамогай Цярэя аслабіць Маскву: саюз Івана і Марыі, па разліках Васіля Цёмнага, у нейкай ступені паслабіў прэтэнзіі Літвы на ўмяшанне ў рускія справы беларуска-літоўскай дзяржавы.

1910 год — нарадзіўся Крыстафер Кокерэл, англійскі інжынер, вынаходнік судна на паветранай падшукі. З'яўляючыся інжынерам-канструктарам, Крыстафер Кокерэл задумаўся над тым, як можна павялічыць хуткасць марскога судна. У 1953 годзе ён прыйшоў да высновы, што калі карабель атрымліваць чынам падняць з вады, то адсутнасць супраціўлення эфектыўна адаб'еца на яго хуткасці. Праз шэсць гадоў шырокай грамадскай было прадстаўлена першае такое судна. Цяпер менавіта Кокерэла лічаць першаадкрывальнікам судна на паветранай падшукі. Але на самай справе прырыятэ ў гэтым належыць савецкаму вучнюму Уладзіміру Яўкоў, які праставіў пасляховыя эксперыменты яшчэ ў 1935 годзе. Кокерэл за заслугі ў галіне інжынернага мастацтва быў абраны членам Лонданскага Каралеўскага таварыства і пасвочаны ў рыцары.

1975 год — нарадзілася Анджэліна Джолі — амерыканская актрыса, фатамадэль, пасол добрай волі ААН, уладальніца прэміі «Оскар», а таксама трох прэміі «Залаты глобус» і дзюбо прамой Гільды кінаакцёраў ЗША. У сродках масавай інфармацыі Джолі часта называюць адной з самых прыгожых жанчын планеты. Яе бацька — знакаміты акцёр Джон Войт, маці — франка-канадская актрыса Маршалін Бертран, муж — Брэд Піт. У Анджэліны Джолі і Брэда Піта шасцёрка дзяцей: трое прыёмных (два хлопчыкі і дзівічына) і трое агульных дачок, дзве з якіх з'явіліся на свет у адзін дзень, 26 мая. Дзівічына называе Ісла Маршалін і Амелі Джэйн: адну ў гонар мамы Анджэліны, другую — у гонар мамы Брэда Піта. Усе дзеці, уключаючы прыёмных, носяць прозвішча Джолі-Піт.

Было сказана Раман РАЛАН, французскі пісьменнік, грамадскі дзеяч: «Трэба любіць ісціну больш, чым самога сабе, але свайго бліжняга — больш, чым ісціну».

Яны надзелены жывым розумам, валодаюць бойкай мовай, непазбежна бываюць у цэнтры ўвагі, ураваюць сваім натхненнем, аднак у спрэчцы або дыскусіі будуць паводзіць сабе жорстка і бескампрамісна. Манатонная праца, якая абмяжоўвае свабоду творчасці, хутка стамае іх, немінучае раздражненне абрушвацца на членаў сям'і, родных і сяброў. Іх тэхнічныя ўменні і арганізацыйны здольнасці ніхто не будзе аспрэчваць. Іх рэдка хто зможа замяніць на працы. Разам з тым, ім неабходна праяўляць больш увагі і пямяркоўнасці да людзей, а для паўнаўвартаснага развіцця асобы неабходна быць больш стрыманымі і крыху змякчыць свае погляды на жыццё.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

Publication details including contact info, subscription rates, and address: ЗАСНАВАЛІНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.